


ЗОК-3
1844

РАБОТНІЦА і СЯЛЯНКА

№ 2 люты 1956



Утэмпе энергічнага марша

Ранак плыве па да лі нах.
бу дзіць лясы і па лі. Це шыцца наша кра і. на новай красою зям лі.
Ср ца Радзімы спя - ба ге, свой сустрак ажочы дзень. Лю - дзі душой адчу - ба то цо -
Прывеу:
Партыя к шчасцю вя дзе. Партыі мудрыя справы, погляд айчыны лас ка бы.
поступ вялікаснай славы, ў ра - дас. ны со снечны век, ўсё для народа па пра - бы,
усё для цябе, ча ла век
ро - да па пра - бы, ўсё для цябе, ча ла век
fff

ПЕСНЯ АБ ПАРТЫІ

Музыка У. АЛОУНІКАВА
Слова Д. КАВАЛЕВА

Ранак плыве па далінах,
Будзіць лясы і палі.
Цешыцца наша краіна
Новай красою зямлі.
Сэрца Радзімы спявае,
Свой сустракаючы дзень.
Людзі душой адчуваюць —
Партыя к шчасцю вядзе.

Прыпей:

Партыі мудрыя справы,
Погляд Айчыны ласкавы,
Поступ вялікаснай славы
У радасны сонечны век,—
Усё для народа па праву,
Усё для цябе, чалавек!

Бітвай за мір для народаў,
Мужнасцю сэрца ў баю,
Працаю шчырай — заўсёды
Партыю славім сваю,
Славім у песнях вясенніх, —
Роўнай няма ёй нідзе:
Партыя — светлы наш геній,
Партыя к шчасцю вядзе.

Прыпей.

Будзем заўжды мы багаты
Мараі жыцця маладой,
Шчырай адданасцю брата,
Ленінскай праўдай святой;
Сонцам вялікай сардэчнай
Дружбы асветлен наш дзень,
Шчасце народнае вечна —
Партыя к шчасцю вядзе.

П р и п е Ѻ.



На першай старонцы вокладкі: лепшыя электразваршчыцы Мінскага завода жалезабетонных канструкцый А. Анісімава (злева) і І. Бодрына.

І. І. Бодрина.
Фото В. Лупейкі
(Фотахроніка БелТА).

ЗОК-3 /1844

Пролетары ўсіх краін, ўдайцеся!

РАБОТНІЦА І СЯЛЯНКА

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ

ГОД ВЫДАННЯ
ТРЫЦЦАЦЬ ДРУГІ

№ 2

ЛЮТЫ 1956



баг 05
баг 3229



КЛІМЕНТ ЕФРЭМАВІЧ ВАРАШЫЛАЎ. Да 75-годдзя з дня нараджэння.

ПАРТЫЯ – НАШ РУЛЯВЫ

У СЛАУНАЙ, гераічнай гісторыі Комуністычнай партыі Совецкага Саюза кожны яе з'езд з'яўляецца асабліва выдатнай старонкай. Вось і зараз кожны совецкі чалавек радасна ўсхаляваны важнейшай гістарычнай падзеяй — ХХ партыйным з'ездам. З велізарным патрыятычным уздымам рыхтующа да яго ўсе совецкія людзі — комуністы і беспартыйныя, дэманснуючы перад усім светам вялікае единанне партыі і народа.

Комуністычнай партыі — правадыр і настаўнік совецкага народа, прызнаны яго рулявы. Партыя вядзе наш народ ад перамогі да перамогі. Документам велізарнай гістарычнай важнасці з'яўляецца праект Дырэктывы XX з'езда КПСС па шостаму пяцігадоваму плану. У ім ярка адлюстрравана мудрасць партыі, мары і думы народа. Распрацоўваючы праект Дырэктывы, Цэнтральны Камітэт партыі ўлічыў прапановы многіх тысяч рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў, калгаснікаў.

Праект Дырэктывы — велізарная, яшчэ нябачаная па размаху праграма далейшага руху нашай краіны ўперад, да комунізма. У праекце падкрэсліваецца, што галоўныя задачы шостага пяцігадовага плана развіцця народнай гаспадаркі СССР заключаюцца ў тым, каб на базе пераважнага развіцця цяжкай прамысловасці, няспыннага тэхнічнага прагрэсу і павышэння прадукцыйнасці працы забяспечыць далейшы магутны рост усіх галін народнай гаспадаркі, ажыццяўвіць круты ўздым сельскагаспадарчай вытворчасці і на гэтай аснове дабіцца значнага павышэння матэрыяльнага добрабыту і культурнага ўзроўню совецкага народа.

У шостай пяцігодцы, як і ў папярэдніх, праду-гледжваеца падрэжнае развіццё цяжкай прамысловасці. Неабходнасць гэтага разумее кожны совецкі чалавек. Ворагі народа не раз спрабавалі звярнуць партыю з правільнага шляху, адмаўляючы значэнне цяжкай прамысловасці. Але партыя, змятаючы ворагаў са свайго шляху, праводзіць ленінскую генеральную лінію, усімерна ўмацоўвае цяжкую індустрию — непахісную аснову ўсёй народнай гаспадаркі, магутны аплот абароназдольнасці нашай вялікай Радзімы.

Шостая пяцігодка ўвойдзе ў гісторыю як пяцігодка гіганцкага тэхнічнага прагрэсу, як пяцігодка новай прамыслова-тэхнічнай рэвалюцыі. Не так даўно наша краіна пабудавала першую ў свеце атамную электрастанцыю на пяць тысяч кіловат. У новай пяцігодцы будуть пабудаваны атамныя электрастанцыі агульной магутнасцю ў два — два з паловай мільёны кіловат.

У праекце Дырэктывы шмат лічбаў. І за кожнай адчуваючыя нястомныя клопаты аб чалавеку і яго патрэбах. У шостай пяцігодцы на 60 працэнтаў узрасце вытворчасць прадметаў спажывання. Гэта значыць, што ў нас будзе намнога больш баваўняных, шарсцяных, шаўковых тканін, верхняга адзення, абытку, трыкатажу. Валавыя зборы збожжа дасягнуць 11 мільярдаў пудоў у год. Удвай больш узрасце вытворчасць мяса і іншых прадуктаў харчавання. Велізарнага размаху дасягне жыллёвае будаўніцтва. У гарадах і сёлах увойдзе ў эксплуатацыю 205 мільёнаў квадратных метраў новай жылой плошчы.

Совецкія жанчыны асабліва крануты тым, што ў праекце Дырэктывы спецыяльна прадугледжана ўсямернае паляпшэнне ўмоў працы і быту работніц, дадатковыя ільготы жанчынам-маці, у прыватнасці падоўжанне водпуску па цяжарнасці і родах, павелічэнне сродкаў на дапамогу адзінокім і многадзетным маці, значнае расшырэнне будаўніцтва дзіцячых садоў і ясляў, пральняў і іншых бытавых установ.

Велізарны скакок наперад зробіць у шостай пяцігодцы і наша рэспубліка. Узрастуць тэмпы развіцця прамысловасці, сельскай гаспадаркі і культуры Беларусі. Больш чым у два разы будзе выпрацавана электраэнергія. Удумваючыся ў гэтую лічбу, мы бачым шырокую электрыфікацыю не толькі гарадскога, але і сельскага быту, рост механизациі нашай сельскай гаспадаркі.

У рэспубліцы разам з далейшым шырокім развіццём машынабудавання, аўтамабільнай і трактарнай прамысловасці будуть створаны зусім новыя галіны прамысловасці, у тым ліку нафтавая. Пачнеца будаўніцтва двух нафтаперапрацоўчых заводаў, завода сельскагаспадарчага машынабудавання, будуть пабудаваны два новыя цукровыя заводы і шмат іншых прадпрыемстваў. На тэрыторыі рэспублікі пройдзе газаправод Дашава — Ленінград, які дасць газ і Мінску.

Жанчыны Беларусі, разам з усім совецкім народам, сустракаюць ХХ з'езд КПСС новымі вытворчымі падарункамі. Тысячы перадавых работніц і калгасніц з гонарам выканалі ўзятыя абавязацельствы.

Дэлегат ХХ з'езду Компартыі Беларусі Ф. Палхоўская — майстар змены гомельскай трыкатажнай фабрыкі «8-е сакавіка» — расказвае, што яе змена абавязалася даць да з'езда звыш плана 6 тысяч адзінак ніжній бялізы і 800 адзінак верхняга трыкатажу. Гэтае абавязацельства выканана датэрмінова.

Кацярына Хільчанка — работніца Мінскага маргарынавага завода — піша ў рэдакцыю, што іх завод, ідучы на сусветнай з'езду, датэрмінова, 22 снежня, выканаў гадавы план. Цэх, дзе працуе Хільчанка, заваяваў пераходны сцяг, што з'яўляецца гонарам для ўсіх работніц.

Вялікіх поспехаў у перадз'ездаўскім спаборніцтве набіліся працаўнікі сельскай гаспадаркі. Калгас імя Чапаева Лепельскага раёна, дзе старшынёй Ірына Шкаёнак, за мінулы год атрымаў прыбытку трох мільёнаў дзвесце тысяч рублЁў. Калгаснікам на працадзень выдана па 8 рублЁў грашыма, 1,5 кг збожжа, 4 кг сена, 2 кг бульбы. Зараз у поўным разгары падрыхтоўка да веснавой сяўбы. Ужо ачышчана насеенне, на палі вывезена шмат гною, торфу, мінеральных угнаенняў.

І ўсёды ў нас багата прыкладаў натхнёнаі творчай працы.

Шматлікія водгукі замежнага друку сведчаць аб tym, што праект Дырэктывы шостага пяцігадовага плана выклікаў жывейшую цікавасць ва ўсім свеце. Яго горача вітаюць нашы шматлікія прыяцелі ў вялікім Кітаі, у краінах народнай дэмакратыі, у Індыі і іншых краінах. І гэта зразумела. Разам з ростам магутнасці нашай краіны расце магутнасць усяго соцыйлістычнага лагера.

З трывогай і злосцю сустрэлі праект Дырэктывы нашы ворагі. І гэта таксама зразумела. У эканамічным спаборніцтве двух сістэм — соцыйлістычнай і капіталістычнай — соцыйлістычнай сістэма безумоўна пераможа.

Бязмежна вера партыі ў творчыя сілы народа. Паспяховае выкананне шостай пяцігодкі будуть вырашыць людзі — рабочыя, калгаснікі, інтэлігенцыя, іх самаадданая, гераічная праца — гаворыцца ў праекце Дырэктывы. Совецкі народ прымае гэтыя слова, як баявы заклік да новых творчых поспехаў. Няхай-жа гэты заклік дойдзе да сэрца кожнай жанчыны нашай рэспублікі, няхай ужо цяпер, у самым пачатку шостай пяцігодкі, наша натхнёная праца на кожным участку, малым ці вялікім, будзе адказам роднай Комуністычнай партыі і Совецкаму ўраду на іх клопаты аб ўсіх народах, аб працвітанні нашай вялікай Радзімы.

РАБОЧЫ ГОНАР КЛІЧА

Расказ Е. Кардаш—майстра апаратна-прадзільнага цэха Гродзенскага тонкасуконнага камбіната

Надоўга запомніўся рабочым гэты сход. Выступленне партгруп-орга ўсхвалявала не адну мяне. У яго словах чулася трывога за справы свайго цэха:

— Наш апаратна-прадзільны цэх яшчэ не дабіўся эканоміі матэрыялаў. Сорам сказаць: за трох месяцы мы перавыдалі чатыры тоны каштоўнай сырэвіны! Хіба можна назваць хоць адно совецкае тэкстыльнае прадпрыемства, якое так дрэнна працуе? Выправіць ганебнае становішча — справа нашага рабочага гонару.

Я была яшчэ навічком. Прыбыла на камбінат з Клінцоўскага тэкстыльнага тэхнікума і працаўала майстрам апаратнага цэха. Усхаўянная, я думала — як лік відаваць прарыў? У памяці мільгаль парады выкладчыкаў, вопыт перадавых прадзільшчыц, з якім знаёмілася яшчэ ў студэнцкія гады...

Але не я адна задумалася над пытаннем эканоміі сырэвіны. Устрывожылася і Валянціна Блашэнка — начальнік апаратна-прадзільнага цэха, ды і старая работніцы Мар'я Пятроўская, Яўгенія Чыжэўская занерваваліся:

— Хіба мы горш мінскіх альбо купавінскіх прадзільшчыц? Чаму ў іх эканомія, а ў нас — перавыдатак?

Настав час творчых пошукаў. Партыйная арганізацыя цэха пастаўляла пытанне аб удасканаленні станкоў: на ўсіх апаратах былі ўстаноўлены адносныя трубы, па якіх недапрацаваныя краявія ніткі роўніцы аўтаматычна падаваліся ў самавес для паўторнай апрацоўкі. На трох апаратах устанавілі транспарцёры для падачы ваты на роўнічную машыну. Узяліся за навучанне работніц перадавым метадам працы.

З таго памятнага сходу мінула трох гады. Зараз цэх з месяца ў месяц павышае прадукцыйнасць грацы. Летась за другое поўгодзе прадзільшчыкі сэканомілі каля сямі тоны сырэвіны! Пра такое прыемна гаварыць. А за тое, што разварушыла старое, думаю, ніхто з таварышаў па работе мяне не асудзіць: часам карысна ўспомніць і няўдачы...

Запомніўся і яшчэ адзін сход. Адбыўся ён у пачатку восені. Абмяркоўвалі пачын перадавых прадпрыемстваў краіны аб разгортванні соцыялістычнага спаборніцтва ў гонар XX з'езда партыі.

У нас работніцы мала гавараць, але глыбока задумваюцца.

— Наш рабочы гонар кліча,—

гаварыла Мар'я Пятроўская, — працаўаць так, каб мы маглі заявіць: наш падарунак з'езду — звышпланавыя тоны працы.

Мар'ю Канстанцінаўну горача падтрымалі. Рабочыя прынялі абавязцельства: у гонар XX з'езда партыі выпуск прадукцыі за другое поўгодзе павялічыць на 20 працэнтаў у суткі, павысіць прадукцыйнасць працы на 4 працэнты, павялічыць прадукцыйнасць абсталявання, сэканоміць чатыры тоны сырэвіны.

Самым гарачым, глыбокім жаданнем работніц цэха стала жаданне выкананіць узятыя абавязцельствы.

— Рабочы гонар кліча! Даў слова — стрымай яго! — з такім дэвізам уліўся ў спаборніцтва каляктыў прадзільнага цэха.

Пачалі выяўляць рэзервы. Нашы рацыяналізаторы, памочнікі майстроў В. Шорын і А. Тожын прапанавалі прыстасаванні для павелічэння хуткасці прадзільных машын.

З укараненнем іх прапановы ўзнялася прадукцыйнасць працы.

У спаборніцтва ўключыліся ўсе 27 брыгад цэха. Лепшая атрымлівала вымпел — чырвоны шаўковы трохвугольнік, на якім залатымі літарамі напісаны: «Перадавіку соцыялістычнага спаборніцтва».

З перадавых работніц склаўся той касцяк, на які раўняўся ўесь каляктыў. Яны сталі запяваламі спаборніцтва.

Доўгі час прадзільшчыцы абслугоўвалі па 135 верацён. Яўгенія Трухіна і Мар'я Іванова перайшлі спачатку на 150, а затым на 175 верацён. М. Іванова адной з першых дабілася эканоміі сырэвіны, высокай якасці працы. Я. Трухіна за восем год працы заслужыла вялікі аўтарытэт. Яе брыгада эканоміць па 13—14 кілограмаў працы ў месяц.

Нашы работніцы працуяць з душой, па-сапраўднаму хвалююцца за работу цэха. Так, сакрэтчыца Насця Папова, як і Яўгенія Чыжэўская, да першага мая мінулага года выканалі пяцігадовы план. Яны ў дасканаласці асвоілі машыну, даюць высокаякасную роўніцу. Я. Чыжэўская ў падарунак з'езду партыі дабілася высокай эканоміі сырэвіны — па 30 кг у месяц. Ёй заслужана прысвоена званне: «Лепшая апаратчыца рэспублікі».

Мая змена апаратчыц выполнівае план на 110 працэнтаў. Мы абавязаліся сэканоміць 500 кг сырэ-



Нямногія снавальшчыцы ткацкага цэха дабіліся такой высокай выпрацоўкі, як Зоя Вераб'ева: яна штодзённа выконвае норму на 135—140 працэнтаў.

Фото А. Перакона.

віны. Я аддаю ўсе свае сілы і веды, каб да знамянальнага дня — XX з'езда партыі — прыйсці з добрымі паказчыкамі. Для мяне гэта мае асаблівы сэнс: ад Гродзенскай абласнай партыйнай арганізацыі я была дэлегатам XXII з'езда КП Беларусі.

Ад усенароднага спаборніцтва ніхто не застаўся ў баку. Ды інакш і быць не можа: совецкія людзі любяць сваю партыю, гараць жаданнем сустэрэць з'езд дастойнымі працоўнымі падарункамі.

За чатыры месяцы спаборніцтва ў гонар з'езда сярэднемесячная прадукцыйнасць працы ў цэху вырасла на 8,8 працэнта, цэх штосуточна выпрацоўвае па 300—400 кг працы звыш плана, паднялася прадукцыйнасць абсталявання, дасягнута вялікая эканомія сырэвіны, усё большая колькасць работніц перавыконвае нормы.

Гродзенскія тэкстыльшчыкі абавязаліся выкананіць пяты пяцігадовы план да 38 гадавіны Кастрычніка, а выканалі на два дні раней. Замест звышпланавых 260 тысяч метраў тканіны за пяцігодку мы выпусцілі 267 тысяч.

Кожны метр тканіны звыш плана, кожны кіограм сэканомленай сырэвіны — вынік нашай напружанай працы.

Я асабліва рада, што наш каляктыў ідзе ў нагу з усім совецкім народам.

Рабочы гонар кліча нас на працоўныя подзвігі!

ЛЮБЯЦЬ у калгасе Соф'ю Парфір'єуну Стэфаноўскую, паважаюць за працавітасць, цвёрдыя харкторы. Вырасла яна ў в. Вялікае Полье, на Ашмяншчыне. А ведаюць яе шмат дзе. Да гэтай пажылой жанчыны з разумнымі вачамі прыходзяць жывёлаводы з іншых калгасаў, каб убачыць, як яна са сваімі сяброўкамі вывела свінаферму ў рады першых па раёну.

Сем год таму назад праўленне вылучыла Соф'ю для работы на свінаферме. Калгас тады перажываў момант, калі ўраджаі збираліся яшчэ вельмі нізкія, а пра жывёлагадоўлю ніхто і думаць не хацеў. Навокал былі дробныя аднаасобныя гаспадаркі, дзе панаўала цераспалосіца. Але ўгварваць Соф'ю не прышлося.

— Ну што-ж — трэба дык трэба! Пасправую папрацаўца, а ў чым буду сумнівацца, падкажаце, — заявила яна праўленню.

Ферма прыносіла калгасу адны толькі страты. У невялікім поўразбуранным хлеўчуку, па кутках, неакуратна адгарожаных, туляўся дзесятак худых брудных свіней. Пад іх ногамі піщэлі знясіленыя парасяты. Людзі хадзілі па вузенькіх жэрдачках-кладках, а свінні тапіліся ў балоце і дрыжэлі ад холаду, які са свістам урывалася праз шырокія шчыліны між бярвенніем.

Сэрца Соф'і спіснулася ад болю. Яна звярнулася да старшыні арцелі з просьбай склікаць агульны сход.

Увечары, калі густы асенні туман шчытна ахутваў замлю, сабраліся калгаснікі. Слова ўзяла Соф'я.

— На свінаферме ў нас усяго чатыры свінаматкі, —

КАЛІ ЛЮБІШ СПРАВУ...

адзначыла яна, — якія прыводзяць толькі па 5 парасята, ды і тыя гінуць з-за дрэнных умоў. Далей з такім танебным становішчам у свінагадоўлі нельга мірыцца. Ферму трэба павялічыць ва што-б там ні стала і, як гаворыцца, не свіннымі хвастамі, а замяніць мясцовых малапрадукцыйных свінаматак чыстапароднымі.

Праўленне запэўнівала Соф'ю, што дапаможа.

Пачаліся для Соф'і клапатлівыя дні. Перш за ўсё яна навяла ўзорны парадак у свінарніку, паклапацілася аб своечасовым кармленні. Пачала ўпарты і настойліва вучыцца на трохгадовых атрактоатэхнічных курсах. Шмат займалася самастойна дома. Аднойчы старшыня калгаса парэкамендаваў ёй прачытаць брашуру знатнай свінаркі краіны Александры Люсковай. Аб прачытаным Соф'я расказала сваёй напарніцы Стэфаноўской. Ёй падабалася, што знатная свінарка змагаецца не толькі за колькасць прыплоду, а і за жывую вагу, за малочнасць свінаматак.

— А ці не зможам і мы з табой па такому метаду справу паставіць? — спыталася яна ў Соф'і Ціханаўны.

— У нас нічога не выйдзе, — не згаджалася тая.

— Эх ты! А мне думаецца, што калі возьмемся па-са-праўднаму, то здолеем зрабіць сваю свінаферму лепшай не толькі ў раёне, але ў вобласці.

Соф'я Парфір'єуну тлывока ўнікала ў арганізацію працы па Ферме. Ёй дапамагалі зоатэхнікі і ветработнікі. За неўлікі час на ферме адбыліся

значныя перамены. Илан камплектавання быў перавыканы ў паўтара раза. Свіні гадаваліся рослыя, сътыя, буйнай белай пароды. Соф'я Парфір'єуну набыла вялікі вопыт. У клюпатах і гаспадарчых трывогах нарадзілася і мачнее яе дружба з Соф'яй Ціханаўнай.

У свінарніку яны навялі ідэальную чистату. І па калгасу заваявалі добрую славу працоўнымі поспехамі. Па 18 парасята штогод атрымлівае і захоўвае кожная з іх ад свінаматкі.

— Працуем так, як нам падказвае сумленне, — гавораць яны.

А сумленне майстроў свінагадоўлі — чыстае, старанні — шчырыя.

Вясной на свінаферме здарылася бяда. Свінаматка «Вясёлая», за якой даглядала Соф'я Ціханаўна, адразу пасля апаросу страціла малако, саскі сталі цвёрдымі і апухлі. Засталася 13 талодных парасята.

— Што будзем рабіць? — звярнулася яна да загадчыцы свінафермы Ніны Сімановіч.

— Будзем выпойваць! — адказала Ніна.

Соф'я Ціханаўна прынесла 13 поўлітровых бутэлек і столькі-ж сосак, з дапамогай якіх пачала выпойваць парасята кароўм малаком. І ні адно парася не загінула.

— Цяпер, — гаворыць яна, — іх не адрозніш ад тых, якія раслі пад маткай.

... Задоўга да світання паднялася Ніна Сімановіч — загадчыца свінафермы. Хутка на-

кінуўши на плечы паліто, вышла з хаты і накіравалася да фермы.

Соф'я Парфір'єуну, якая не спала ў туночку, адразу пачула, што нехта прышоў.

— Ніна, гэта ты? — спыталася яна ціха, быццам баялася непакоіць жывёлу.

— Вы тут? — замест адказу спыталася Ніна. — Я-ж праціла вас ісці адпачываць. Зоатэхнік сказала, што апаросу не будзе раней, як праз тры дні.

Світала. Калі касыя працемні сонца праніклі ў свінарнік, Соф'я пайшла снедаць. Праз поўгатыны яна вярнулася і прыступіла да работы. Падышла да станка і асцярожна паставіла вядро з кормам. Пачуўши яе голас, паднялася свінаматка, забегаць парасяты, кінулася да дзвярэй. Соф'я раздала корм свінаматкам, а парасяты выпусціла ў «сталовую», дзе яны маюць асобныя рациён.

На свінаферме — строгі распарадак дня. Кормяць свіні тры разы, а некаторых і чатыры разы ў суткі. Летам выганяюць на пашу, а ў гэты час адчыняюць вокны і дзвёры для праветривания.

Каб пазбегнуць зімовых апаросаў, злучка арганізавана так, што свінаматкі паросяцца ў лепшыя месяцы — у сакавіку і кастрычніку. Такая сістэма палегчыла работу на ферме і дала магчымасць штогод захоўваць увесе прыплод.

Летасць Соф'я Парфір'єуну атрымала ў сярэднім па 20 парасята ад кожнай свінаматкі і не мела падзяжу.

Свінаферма калгаса «1 Мая» стала лепшай у раёне. Калгас пабудаваў добрыя свінарнікі. Унутры — цементныя дарожкі з акуратнымі канавкамі. У станках суха і чыста. У мінулым годзе калгас атрымаў больш двухсот тысяч рублёў прыбытуку ад свінагадоўлі.

Соф'я Парфір'єуну Стэфаноўская — дэпутат Маладзечанскага абласнога Савета, а яе напарніца Соф'я Ціханаўна Стэфаноўская — дэпутат Ашмянскага раённага Савета дэпутатаў працоўных. Абедзве яны — паважаныя людзі ў раёне, носяць пачэснае званне «Лепшай свінаркі вобласці».

I. КАВАЛЬЧУК,
ст. ветурач
Гальшанскай МТС
Ашмянскага раёна.



Паглядзіце, якая дружная сям'я! Гэта — знатныя жывёлаводы калгаса імя Дзержынскага Любчанскаага раёна Міхail Васільевіч Баршчэускі і яго жонка Вольга Ігнацьеўна, якія працуюць на свінаферме. Іх сын Яўгеній падвожіць кармы, а яго жонка Алена Іосіфаўна даглядае свіней. За 11 месяцаў сям'я Баршчэускіх выпрацавала 2062 працадні і атрымала больш 13 тысяч рублёў грашыма, чатыры тоны збожжа, дзве тоны кармоў для асабістай жывёлы і ў прэмію шэсць парасята.

НАШ ПАДАРУНАК З'ЕЗДУ ПАРТЫІ

ГАРАЧЫМ жнівеньскім днём у калгасе імя Калініна поўным ходам ішла ўборка жытага. У абедзенны перапынак у першую паляводчую брыгаду прышла мясцовага настаўніца — агітатар т. Беразоўская.

— Некалькі дзён таму на зад, — сказала яна, — пленум ЦК КПСС прыняў пастанову склікаць 14 лютага 1956 года ХХ з'езд нашай партыі. Увесе совецкі народ пачаў падрыхтоўку да гэтаі знамянальнай даты, рабочыя і калгаснікі бяруць новыя абавязательствы...

— І мы не будзем стаяць у баку, — сказала радавая калгасніца Ядвіга Ячкоўская. — Наш падарунак з'езду — выдатная праца ў калгасе.

Каб азнаменаваць з'езд партыі новымі працоўнымі поспехамі, калгаснікі абавязаліся ў сціслыя тэрміны і без страт убраць ураджай, датэрмінова разлічыцца з дзяржавай па ўсіх відах паставак, у лепшыя тэрміны пасяець азімія, ва ўсеўзбраенні сустрэць вясну, сабраць у 1956 годзе стопудовы ураджай.

У мінулым годзе хлебаробы дабіліся далейшага росквіту эканомікі свайго калгаса. Хоць на двор'е не спрыяла, ураджай збожжавых атрымалі вышэй за леташні. Брыгадзір т. Янкоўскі з усёй плошчы сабраў па 17 ц азімага жытага. Звенявая Ірэна Расенік на ўчастку ў 6 гектараў атрымала па 200 ц цукровых буракоў. Добра ўрадзіліся лён, кукуруза, пшаніца.

У гонар ХХ з'езда партыі калгаснікі абавязаліся выдатна падрыхтавацца да веснавой сяўбы, правесці яе ў лепшыя агратэхнічныя тэрміны. Пад увесе яравы клін засыпалі насенне пшаніцы, ячменю, лёну, аўса, грэчкі. У раённай лабараторыі праверылі насенне на ўсходжасць. Зараз паўторна ачышчаюць. На ачыстцы насення добра працуець Мар'я Новік, Ірына Гайдук, Ядвіга Ячкоўская і іншыя калгасніцы. Яны штодзённа перавыконваюць нормы.

Клапоцячыся аб ураджай, калгаснікі ўсё жыта на плошчы ў 350 гектараў засяялі ў асноўным па лубінавых папарах, восеню падкармілі кайнітам, вясной падкормяць суперфасфатам і хлорыстым каліем, прабарануюць у два сляды.

Праўленне вырашыла ўнесці пад яравыя культуры не менш 30 тон торфагноевага кампосту, а пад буракі, лён і бульбу — 40 тон на гектар. Зараз у калгасе кіпіць дружная работа. Ужо закампаставана 700 тон гною і торфу ў сумесі з мінеральнымі ўгнаеннямі. Пад бульбу ўнесена 70 тон кайніту. Калгаснікі збіраюць попел, птушыны памёт, рамантуюць інвентар.

Дваццаты з'езд КПСС калгаснікі сустракаюць поўныя рапушасці дабіца высокага ураджаю збожжавых і тэхнічных культур.

М. БАРЫСАВА,
аграном калгаса імя Калініна
Шчучынскага раёна.



Гэтая дзяўчата хутка атрымаюць атэсты трактарыстак шырокага профілю. Валянціна Бялько (злева) і Людміла Цярэшка заканчваюць Слуцкае вучылішча механизатары сельскай гаспадаркі.

Фото П. Нікіціна.

БУДУ ПРАЦАВАЦЬ ЯШЧЭ ЛЕПШ

КАЛЕКТЫЎ нашай МТС сустракае ХХ з'езд партыі працоўнай перамогай. Уключыўшися ў соцывілістычнае спаборніцтва, насы механизатары да першага студзеня адрамантавалі ўжо ўсю тэхніку для вясенне-палявых работ.

Я ўжо трэці год працую на самаходным камбайні «С-4». У мінулым годзе я ўбрала толькі 260 гектараў збожжа. Тлумачыца гэта тым, што на палях калгасаў, якія я аблугуюваю, шмат камення, кустоў, баразён ад нядайных палосак. Прыходзіца рабіць вымушаныя прастоі, лішнія заезды.

Мой камбайн пасля ўборкі прайшоў прафілактычны агляд. Звесні я перайшла на абламот. Найбольшую колькасць збожжа абламаціла ў калгасе імя Калініна, дзе выканала сваё соцывілістычнае абавязацельства абламаціць усё збожжа.

Гэтай зімою калгасы, якія я буду аблугуюваць, вядуць у цесным супрацоўніцтве з механизатарамі ачыстку палёў ад каменя, што намнога павысіць прадукцыйнасць камбайна. За сезон 1956 года я абавязалася ўбраць 360 гектараў збожжа.

М. ЛІПСКАЯ,
камбайнірка Васілішкайскай
МТС Гродзенскай вобласці.



Багаты ўраджай атрымаў летасць калгас імя Калініна Нясвіжскага раёна. На здымку (злева направа): калгасніцы паляводчай брыгады Тацяна Врублеўская і Ганна Ярмолік атрымліваюць гроши за працадні. Выплачвае рахункавод Вольга Смолка. Фото П. Нікіціна.

Яе сины



Адзяленне малодшага сержанта Сяргея Курапаценкі на тактычных занятках.

УЧЫСТЫМ утульным пакоі Анастасіі Фамінічны Купрыянаў глядзяць з партрэтаў на маці яе сыны: пяць маладых хлапцоў, малайцоў, як на падбор...

Мінаюць дні, гады, а яны ўсё такімі-ж маладымі, нават маленкімі хлапчукамі, застаюцца ў мацярынскім сэрцы...

Сярод партрэтаў звычайнай фотаработы вылучаецца адзін, напісаны маслам. Гэта дар Анастасіі Фамінічне ад комсамольцаў і моладзі адной вайсковай часці на памяць аб яе малодшым сыне Пятру Купрыянаве, занесеным у спісы іх часці навечна.

На гэтым партрэце — знамянальны надпіс:

«Пускай ты умер!
Но в песне смелых и сильных духом
Всегда ты будешь живым примером,
Призывом гордым к свободе, к свету!»

М. Гор'кий.

...Пеця Купрыянаў пайшоў у партызаны яшчэ зусям юнаком. Дзе-б ён уседзеў дома, калі ваявалі ўсе яго старэйшыя браты: Сцяпан, Міша, Мікалай і Валодзя.

Ды і сама маці не засталася сядзець дома. Кінула хату, кінула роднае падворышча і таксама пайшла за сынамі ў партызаны...

...Першым не вярнуўся да маці партызанскі разведчык Міша. Загінуў закатаваны фашистамі ў турме. Схапілі ворагі ў Заруччы і кінулі ў турму і другога сына Валодзю. Білі, здзекваліся, але ён ўсё выщерпеў, перанёс і ўцёк з турмы...

Летам сорак чацвёртага года чатыры сыны Анастасіі Фамінічны пайшлі на фронт.

Позняй восенню часці Совецкай Арміі вялі ў Прывалтыцы жорсткія бай па знішчэнню фашистскай групоўкі. Вораг панёс ужо цяжкія страты, сілы яго былі на сконе, аднак прасоўвацца нашым салдатам наперад было яшчэ цяжка: перашкаджаў адзін дзот.

Тады ефрейтар Пётр Купрыянаў, які знішчыў у гэты дзень два варожыя кулямёты, закідаў яго гранатамі. Каб прымусіць замаўчаць і трэці кулямёт, які ўсё яшчэ паліваў нашых байцоў смяротным агнём, ён паўтарыў подзвіг Александра Матросава, закрыўшы амбразуру дзота ўласнымі грудзьмі...

...Забрала вайна і астатніх сыноў Анастасіі Фамінічны. І зараз толькі сур'ёзныя погляды іх з партрэтаў, здаецца, гавораць ёй: «Мы тут, маці, з твой назаўсёды»...

Рупліва адмервае час гадзіннік — падарунак ад салдатаў таго палка, дзе навечна запісаны яе самы малодшы сын-герой. Поруч, на стале і іншыя асабістыя яе падарункі: умелай работы шкатулка, бліскучы, як люстэрка, самавар, імянны кубак, сподаčак і чайная лыжка...

Усё гэта асабліва дорага мацярынскуму сэрцу. Яе сыны не вярнуліся з вайны, але не забылі пра яе

людзі. Не засталася яна адзінокай. Яе старасьць саграваецца зараз сыноўнім клопатам і ласкай тых, каму заваёвалі шчаслівую маладосць яе сыны.

Кожны год, як па сваю маці, прыезджаюць па яе салдаты роднага ёй палка. Гады ў Анастасіі Фамінічны ўжо не маладыя і не тая сіла, каб вельмі далёка ездзіць, але яна ніколі не адмаўляеца, едзе, як заўе яна іх зараз, да сваіх маладых сыноў, салдат.

...Прыходзяць у часць новабранцы. Яны бачаць вялікі партрэт Героя Совецкага Саюза Пятра Купрыянава, бачаць яго пасцель, заўсёды акуратна пасалдацку запраўленую, чуюць кожны дзень на ранішній пераклічцы яго імя.

Адказвае правафланговы малодшы сержант Эрнст Крыстахольдэ:

«Герой Совецкага Саюза ефрейтар Купрыянаў загінуў смерцю адважных у баях за свабоду і незалежнасць нашай Радзімы».

...А старая, белая, як голуб, жанчына, бясхітра сна расказвае маладым салдатам пра свайго малодшага сына Пецю і пра яго старэйшых братоў.

Часцей за ўсё маці любяць успамінаць пра сваіх дзяцей, калі яны былі яшчэ малымі.

Адзін ніколі, бывала, не хадзіў павольна. Усё багом і бягом... Бяжыць, паваліцца, а потым усхопіцца — і далей подбежкам падаўся... Другі і прачынаўся і засынаў толькі з песняй і смехам. Сон зліпае яму ўжо вочы, а на вуснах у яго ўсё яшчэ блукае ўсмешка... А трэці быў такі незайдросны і пяшчотны. Сам адзін ніколі нічога не з'есць. Абавязкова ўсіх



Маці праслаўленага Героя Совецкага Саюза Пятра Купрыянава — Анастасія Фамінічна са сваімі ўнучкамі.

абдзеліць па драбочку, а маці ў першую чаргу: «Еш, еш, ма-
мачка...»

Колькі-б ні было дзяцей, ма-
ці ніколі не забудзе іх звычак,
не зблытае нораваў, заўсёды
будзе памятаць, што любіў
адзін, чым можна было абра-
ваць другога...

Пройдуць гады, дзеци стануць
дарослымі, а ў сэрцы маці ўсё
яны застаюцца маленькімі...

Для самай Анастасіі Фамі-
нічны сыны яе ўсяго толькі дзе-
ці... І раслі і гадаваліся яны, як
і ўсе суседскія дзеци. З раннай
вясны і ледзь не да першых за-
маразкаў бегалі босья, пасвілі
скаціну, купаліся ў рэчцы, вя-
лікімі ахвотнікамі былі да грыбоў і ягад, дапамагалі
бацькам у гаспадарцы, ніколі не лічачы працу за
цяжкасць...

А калі прышла вайна, таксама без хістання і доў-
гіх размоў пайшлі на дапамогу Радзіме...

Звычайна Анастасія Фамінічна доўга ў гасцях не
заседжваеца, хоць сустракаюць яе і клапоціцца аб
её яе «сыны», як аб самай дарагой госці. Афіцэры



НА БАЯВЫМ ПАСТУ

3

Да мінулага года я працевала
аграномам у калгасе імя Молатава.
У лютым на спрэваздачна-выбар-
ным сходзе калгаснікі выбрали мя-
не старшыней.

Небагатая спадчына мне даста-
лася. Калгас збіраў самыя нізкія ў-
раёне ўраджаі, па росту пагалоўя
план не выконваўся. Усё гэта біла
і па эканоміцы калгаса і па матэ-
рыяльному добрабыту калгаснікаў.
У 1954 годзе прыбытак ад усіх
галін гаспадаркі склаў усяго
84 тысячи рублёў. Вось і разгар-
ніся, жыві заможна!

З чаго-ж пачаць? Такая думка
ні на хвіліну не пакідала мяне. А
разам з ёю ў сэрца ўсялялася трыво-
га: ці здолею апраўдаць давер'е
калгаснікаў?.. Да мяне-ж гаспа-

ул. ЛЯПЁШКІН

Вартавы

Дзесяты дзень на перавале
Не бачна ранішній зары —
Плывуць снягі бляявай хвалі,
Гудуць хрыпатая вятры.
Сержант-юнак з чацвёртай роты
Ператварыўся ў слых і зрок,
Сячэ мяцель у твар, як шротам,
Ды вартавога цвёрды крок.
Не лёгкі хлеб і шлях салдата
У любую, сябрукі, пару...
Ды рад сержант: ён на Карпатах
Вартуе край свой — Беларусь!

запрашаюць да сябе, да сваіх
ジョンак і матак. А ў дарогу, як
збіраеца яна дадому, ніколі
не выпусцяць без падарункаў.

У шафе Анастасіі Фамінічны
вісіць два новыя плаці: шта-
пельнае і багатае цёмнасінне
шашковае. Гэта таксама памяць
ад «сыноў»-салдатаў.

А ў гарачую летнюю пару,
калі трэба накасіць сена на
ўсю зіму карове, — раптам, гля-
дзіш, прыязджаюць да яе госці.

— А ну, матуля, дзе твае
сенажаці, паказвай. Змахнем у
адзін момант! — бліскае белазу-
бай усмешкай які-небудзь ра-
занскі малады калгаснік. — Ба-
чыш, колькі касцоў!

І сапраўды, глядзіш — тыя «надзелы», што заў-
сёды безадмоўна вылучаюцца ёй мясцовым калгасам
і соўгасам, да вечара ўжо і змахнуты, быццам і не
было іх!

А восенню, бывае, раптам спыніцца перад дваром
Анастасіі Фамінічны грузавік, нагружены колатымі
дрывамі. Зноў «сынкі» паклапаціліся, не забылі ста-
ную маці...

Жыве Анастасія Фамінічна з
нівесткай, Валодзевай жонкай і
ўнучкай Людакай — непаседлі-
вым, вельмі сімпатычным і пя-
шчотным дзяўчом, бабулінай пя-
стухай.

Гады не маладыя і сіла ўжо не
тая, але Анастасія Фамінічна ні-
колі не сядзіць без справы, без за-
няткаў. І па хаце трэба ўсё зрабіць,
і нівестцы дапамагчы па гас-
падарцы, і не спазніцца ўнучку ў
школу адправіць...

Спраў многа, і яны лечаць сэр-
ца маці.

Е. НАТАЛЬІНА.

У вайсковай часці свята захоўваецца імя
Героя Савецкага Саюза Пятра Купрыяна-
ва. Малады воіны з натхненнем слуха-
юць расказ старшага сержанта Нікалая
Матвейчыка аб подзвігу Пятра Купрыя-
нава.

Дзіна ЗАСІМАВА

даркай кіравалі людзі з вялікай
жыццёвай практикай. Узяць хоць-
бы былога старшыню Варошку.
Чалавек пажылы, сумленны пра-
цаўнік, а павесці справы не змог.
І апусціў руکі. Хіба ведаў, умель-
ства не хапіла?! «Не, за такім
прыкладам не пайду, — вырашыла
я. — Настойлівасці ў мяне хопіць.
А практика — справа нажыўная».

Райлася са старымі калгасніка-
мі, з членамі праўлення. Сышліся
на думцы, што ўзнімаць гаспадар-
ку трэба ў першую чаргу з павы-
шэння ўраджайнасці. Глебы ў нас
пясчаныя і супясчаныя, да таго-ж
знясленія. Іх трэба добра ўгной-

ваць. А гною мала. Торфу летам
не нарыхтавалі. Усё-ж пасяўныя
плошчы павялічылі. Частку гною
вырашылі ўзяць з двароў калгас-
нікаў і аплаціць працаднямі. За
нарыхтоўку торфу, апрача праца-
дзён, уялі дадатковую аплату.

Матэрыяльная зацікаўленасць
адразу сказалася. Да вясны мы
назапасілі сотні тон торфу і гною.
Акрамя таго, сабралі шмат попе-
лу, завезлі мінеральныя ўгнаенні.
Гэта ўжо быў вялікі крок уперад.
Калгас упершыню за ўесь пас-
ляваенны перыяд заправіў усе гле-
бы пад яравыя культуры. Праўда,
не поўнай, а палавіннай дозай
угнаенняў.

Асаблівую ўвагу ўдзялілі іль-
наводству — найбольш прыбытко-

вай галіне гаспадаркі. Каб не было абязлічкі, стварылі шэсць звеняў, замацавалі за імі пэўныя ўчасткі, арганізавалі для ільнаводу агратэхнічную вучобу. На чале звенняў сталі самыя працавітая і ініцыятывная калгасніцы, такія, як Валянціна Шыманская, Анастасія Міхайлоўская.

Старанна працавалі ўсе калгаснікі. Сябру ўсіх культур, дogleд за пасевамі правялі ў лепшыя тэрміны. Да мінімуму скарацілі страты ўраджаю. Збожжавых і лёну, а таксама бульбы сабралі ўдвай больш, чым раней. Агульнакалгасны прыбытак за год узрос больш як у чатыры разы. Датэрмінова разлічыўшыся з пастаўкамі і запазычанасцю дзяржаве, выдалі на працадзень па 1,2 кг збожжа і па 2,5 рубля грашыма. На працадзень, выпрацаваны ў ільнаводстве, плацілі ад 5 да 12 рублёў, у залежнасці ад ураджаю.

Палепышлася і жывёлагадоўчая справа. План пагалоўя па асноўных відах выканалі. Зараз калгаснікі змагаюцца за прадукцыйнасць жывёлы. На зіму нарыйтаўвалі даволі грубых кармоў. Своечасова скасілі лугі (за касавіцу налічвалі пэўныя працэнты сена), утрайа больш заклалі сіласу.

У бліжэйшы час плануем падвойць ураджай збожжавых, лёну і бульбы, а ўраджайнасць кукурузы, ад якой летась з-за дрэннага дogleду не мелі карысці, давесці для першага разу да 250 ц зялёнай масы і 25 ц пачаткаў з гектара. Значна расшырам пасяўныя плошчы пад усімі культурамі. Лёнам засеем не менш 70, кукурузай — 50 гектараў.


Павышэнне ўраджайнасці палёў дазволіць нам паспяхова выконваць заданні партыі і дзяржавы па надоях малака, адкорму свіней, настрыгу воўны. Нікому-ж не сакрэт: будзе дастаткова кармоў — будзе і высокая прадукцыйнасць жывёлы.

Як-же мы дабіваемся выканання ўзятых абавязацельстваў? На каго апіраецца праўленне ў барацьбе за развіццё роднага калгаса? Партыйнай арганізацыі ў нас пакуль што няма. Проста скажу: галоўнай апорай праўлення і калгаснікаў з'яўляюцца комсамольцы. А выраслі яны ў вялікую сілу не адразу. Калі я прымала гаспадарку, у комсамольскай арганізацыі калгаса было ўсяго 5 чалавек, з якіх толькі адзін працаваў у калгасе, астатнія — служачыя. Сакратар, Дзмітрый Міхайлоўскі, загадваў хатай-читальняй. Ясна, што прыкметнага ўплыву на арцельныя справы такая арганізацыя аказаць не магла. Але такой яна была да часу, пакуль важаком моладзі не выбралі чалавека, які прымаў непасрэдны ўдзел у

калгаснай вытворчасці, — агранома Васіля Радкевіча. Разам з ім давялося нямала папрацаўца, каб далучыць моладзь да грамадскіх спраў.

Калі перадавыя юнакі і дзяўчата ўбачылі, што комсамольская арганізацыя можа стаць баявой, ударнай сілай у калгасе, многія з іх уступілі ў рады ВЛКСМ. Зараз наша комсамольская арганізацыя яшчэ малаватая для буйнага калгаса, але комсамольцы ўжо на кожным кроку даюць сябе адчуваць.

Возьмем, к прыкладу, падрых-



Д. ЗАСІМАВА

тоўку да вясны. Уключыўшыся ў перадз'ездаўскую соцыялістычнае спаборніцтва, комсамольцы першымі ў арцелі кінулі заклік:

— Зробім у 1956 годзе свой калгас мільянерам!

Трэба сказаць, што сваё слова яны трymаюць цвёрда. Галоўную ўвагу ўдзяляюць зараз вывазцы ўгнаення. У кожнай паляводчай брыгадзе стварылі маладзёжныя групы, якія кампастуюць торфагной з фасфаратнай мукоў. К вясне пад збожжавыя культуры яны нарыйтуюць па 30 тон кампосту на гектар. Асабліва старанна працујуць на гэтым участку групы комсамольцаў Уладзіміра Бабашкі і Пятра Варошкі.

Мы падлічылі, што для ўгнаення ўсяго яравога кліна нам не хопіць кампосту. Выход знайшлі ў парадах акадэміка Лысенкі, які распрацаў метад запраўкі глебы аргана-мінеральнымі сумесямі. Такія сумесі мы зараз і рыхтуем: дзве часткі сухога торфу змешваем з адной часткай гною. На тону сумесі дадаем два-тры цэнтнеры мінеральных угнаення. Гэтай сумесью ўгноім палі пад кукурузу, лён і бульбу, уносячы па 8 тон на

Артур ВОЛЬСКІ

КАХАННЕ

Ці не гэта,
скажы,
каханне!
Ты не можаш заснүць да рання.
Толькі вейкі заплюшч,—
і ўночы
Ты каханай убачыш вочы.
Тыя вочы —
нібыта зоры,
Што адбіты ў глыбінях мора.
Ты бліжэй іх пабачыць прагнеш,
А пацягнешся —
не дасягнеш...

Ці не гэта,
скажы,
каханне!

Час на працу табе...
Світанне...

Хоць далёка ісці,
няхай

I не кліча цябе трамвай:
Пеша пойдзеш ты ўсёадно,
Каб прайсці паўз яе акно.
А магчымы —

у гэты час
Выйдзе з дому яна якраз.
Кожны рух яе,
кожны крок
Ты пазнаеш яшчэ здалёк...

Ці не гэта,
скажы,
каханне!

Прагнеш ты барацьбы,
змагання.

Ці будуеш,
ці пішаш вершы —
Быць імкнешся

усюды першым.
Хочаш нешта зрабіць такое,
Каб назвалі цябе
героем.

А пры ёй! —
Дзе-ж твая адвага?
Толькі-б...

Толькі-б звярнула ўвагу.

Адкажы на маё пытанне:
Ці каханне

ўсё гэта!
Каханне!

гектар. Чакаем такога-ж, калі не лепшага эффекту, як і ад унісенні 30—40 тон торфагноевых кампостаў.

Зараз калгаснікі дзейна рыхтуюцца да веснавой сябры. Кіпіць работа і на фермах. І ўсюды, як правіла, у першых радах спаборніцтва ідуць комсамольцы. Яны вядуць за сабой усю моладзь і калгаснікаў.

Натхнёныя рашэннямі роднай партыі і ўрада аб далейшым уздыме сельскай гаспадаркі, мы імкнемся зрабіць свой калгас мільянерам. Паруцай гэтаму — самаадданая праца нашых хлебаробаў і жывёлаводаў, няспынны рост актыўнасці калгасных мас.

Калгас імя Молатава,
Ульскі раён, Віцебская вобласць.



Сям'я С. А. Гецальд.
Фото К. Якубовіча.

ДРУЖНАЯ СЯМ'Я

На Гродзеншчыне добра ведають сям'ю Гецальд, Ленгіна і Сувярыны, з калгаса імя Дзержынскага. Славіца яна сваёй працай, небывалымі тут ураджаймі тытуню.

Сувярина Аляксандраўна — маці дзеяці дзеяцей. Прырода надзяліла многадзетную маці вялікай энергіяй, якая дапамагае ёй актыўна працеваць у калгасе і добра выхоўваць дзеяцей.

Неяк праўленне калгаса замацавала за гэтай сям'ёй участак у паўтара гектара пад пасадку тытуню. Так стварылася звяно Сувярыны Гецальд. Яе муж, Ленгін Сцяпанавіч, узяўся вырошчваць расаду, для чаго сам збудаваў цяпліцу. Сувярина Аляксандраўна са старэйшымі дзецьмі: Станіславам, Галінай, Яўгеніем — заняліся нарыхтоўкай і вывазкай на палі гною і торфу.

Калі расада была гатова, сям'я дружна вышла ў поле. Сувярина Аляксандраўна і Ленгін Сцяпанавіч высаджвалі тытунь, старэйшая дзеці палівалі, а потым апрацоўвалі міжрадкоў, вершковалі.

Ужо трох гадоў працуе звяно Сувярыны Аляксандраўны. Ураджайнасць за гэты час узнялася з 20 да 36 ц з гектара, выраслі прыбыткі калгаса і сям'і. Летасць звяно знатных тытуняводаў з паўтара гектара атрымала 5,4 тонны першагатунковага тытуну пры планавым заданні 750 кг. Калгас атрымаў за гэта вялікі прыбытак, а самі тытуняводы мелі адной толькі прэміі больш трыццаці тысяч рублёў. Акрамя таго, сям'я атрымала каля двухсот кілограмаў цукру.

— Жывем добра, — гаворыць Сувярина Аляксандраўна. — Мы ведаем, што калі працуеш у калгасе сумленна, то і жыць будзеш заможна.

Працеваць у калгасе сумленна! Вось у чым сакрэт поспеху звяна Сувярыны Гецальд! Усе члены яе сям'і працевітыя. Дзеци вучанцы ў бацькі і ў маці свядомым адносінам да працы. Яны глядзяць на працу, як на подзвіг, як на аснову свайго добрабыту.

Свой участак сям'я апрацоўвае з вялікай любоўю да справы. Тытунь высаджваецца ў строга шахматным парадку. Такой выразнасці, прамалінейнасці радкоў звяно дабілася з дапамогай аўтаматычай саджалкі, вынайдзенай самім Ленгінам Гецальдам. Ленгін Сцяпанавіч з захапленнем выводзіць новыя гатункі фруктовых дрэў на аснове мічурынскай науки. Двоє старэйших дзеяцей вучанцы ў восьмым класе. Ёсць у сям'і шасцікласнікі, чатырохкласнікі, другакласнікі. Усе дзеци добра вучанцы і добра працуюць.

Многадзетная маці Сувярина Аляксандраўна і Ленгін Сцяпанавіч Гецальды стварылі выдатную працоўную сям'ю.

А. АУЧЫННИКАУ

Мастоўскі раён
Гродзенскай вобласці.

МІЖНАРОДНЫ ЖАНОЧЫ ДЗЕНЬ – 8 САКАВІКА

А дной з выдатных дат у жыцці народаў з'яўляецца дзень 8-га сакавіка. Вось ужо 45 год адзначаюць яго працоўныя жанчыны многіх краін свету, падводзячы вынікі сваёй барацьбы і перамог.

На працягу шматвяковай гісторыі чалавецтва жанчыны заўсёды былі найбольш прыгнечанымі. Іх палітычнае бяспраёе, дыскрымінацыя ў галіне эканамічнай, прыніжанаць у грамадскім жыцці і быту хвалявалі лепшыя розумы чалавецтва. На барацьбу за роўнапраёе жанчын уставалі многія прагрэсіўныя дзеячы, але правільнае вырашэнне гэтага пытання ўказала толькі Комуністычная партыя.

У 1910 годзе ў Капенгагене (Данія) на Міжнароднай канферэнцыі жанчын-соцыялістак было прынята рашэнне аб штогоднім святкаванні дня работніцы — 8-га сакавіка. У Расіі гэтая дата ўпершыню адзначалася ў 1913 годзе.

Вялікая Каstryчніцкая соцыялістычнае рэволюцыя, разбіўшы ланцугі капитализма, карэнным чынам змяніла становішча жанчын.

Комуністычнае партыя і Савецкі ўрад дапамаглі мільёнам раней забітых і прыгнечаных жанчын далучыцца да палітычнай і грамадской дзейнасці, набыць веды, самыя рознастайныя прафесіі. Мы цяпер з гордасцю можам заявіць, што няма такай спецыяльнасці, якой-бы не авалодалі савецкія жанчыны. Жанчына — інжынер, урач, архітэктар, вучоная — звычайная з'ява ў нашай краіне. Аднак мы не можам не ўспомніць, што ўсяго поўсотні год назад у трох буйнейших губерніях Беларусі — Мінскай, Віцебскай і Магілёўскай — налічвалася ўсяго толькі трох працэнты пісьменных жанчын.

Цяпер нашы поспехі ў галіне асветы настолькі велізарныя, што ім можа пазайдзросці любая краіна свету.

Амерыканскі ўрач Шайфер, які летась пабываў у СССР, не мог скрыць свайго здзіўлення, калі пераканаўся ў tym, што ў нашай краіне значна больш урачоў, чым у ЗША. Асабліва ўразіла яго тая акалічнасць, што 60 працэнтаў нашых урачоў складаюць жанчыны, тады як у ЗША іх толькі каля 6 працэнтаў.

У нашай рэспубліцы 70 працэнтаў урачоў — жанчыны.

Яшчэ больш жанчын працуе ў органах асветы. Звыш 2,5 мільёна жанчын занята ў навуковых, навучальных і культурна-асветных установах, з іх больш мільёна аддаюць свае сілы і веды справе навучання падрастаючага пакалення. Мы глыбока цэнім і паважаем наяўную працу настаўніка, які выхоўвае савецкіх дзяцей у духу комуністычных адносін да працы, беззаетнай адданасці савецкай айчыне, вернасці вялікім ідэалам комуністычнага будаўніцтва. Лепшым з настаўнікаў прысвойваецца пачэснае званне Заслужанага Настаўніка. Яго носяць 129 настаўніц Беларусі.

Жанчыны — вялікая сіла ва ўсіх галінах нашага шматграннага жыцця. Яны складаюць каля паловы ўсіх працуючых у прафесіях. Высокая механизация працы, аўтаматызацыя вытворчасці, правядзенне шырокіх мерапрыемстваў па ахове працы і здароўя адкрылі жанчынам доступ да новых прафесій. У дарэволюцыйнай Расіі інжынерамі і тэхнікамі працевала ўсяго каля 600 жанчын. Цяпер іх сотні тысяч! У нас больш мільёна жанчын — спецыялісткаў з закончанай вышэйшай адукацыяй.

Савецкія жанчыны ўпісалі нямана славу на старонак у гісторыю барацьбы за пабудову соцыялізма ў нашай краіне. Шмат славуных работніц і ў нашай рэспубліцы. Стаяні на працоўную вахту ў гонар XX з'езда Комуністычнай партыі, многія работніцы дабіліся вялікіх поспехаў. Брыгада штампушчыц Тадэяны Ваявода з Мінскага трактарнага завода штодзённа выконвае норму выпрацоўкі на 150—200 працэнтаў. Шліфавальщицы Майя Казлова з Мінскага аўтазаво-

да перавыконае норму ў два разы. Ганна Лузгіна — ткачыха Аршанскае ільнокамбіната — абслугоўвае шэсць станкоў.

Пачэснае месца займае жанчына ў сельскай гаспадарцы. Ей належыць шмат сусветных рэкордаў па ўраджайнасці.

Немалых поспехаў дабіваюцца калгасніцы Беларусі. Мы можам назваць вялікую колькасць жанчын — майстроў высокіх ураджаяў лёну, бульбы, высокіх надояў малака.

Выдатны ўраджай лёну вырасціла звяно дэпутата Вярхоўнага Совета СССР Вольгі Клім з калгаса імя Калініна Нясвіжскага раёна: з кожнага гектара сабрала па 9 цэнтнераў валакна. Аляксандра Папова — ільнаводка калгаса імя Кірава Грэскага раёна — сабрала па 12,5 цэнтнера насення і па 8 цэнтнераў валакна з гектара.

У нашай рэспубліцы выраслі выдатныя даяркі, якія дабіваюцца з года ў год усё больш высокіх удоў. Ганна Паўловіч — даярка соўгаса «Рось» — у 1955 годзе надаіла па 6 363 кілограмы малака ад кожнай замацаванай за ёю каровы.

Дэпутат Вярхоўнага Совета БССР Лідзія Асюк — даярка калгаса імя Жданава Дамачоўскага раёна Брэсцкай вобласці — надаіла па 4 619 кілограмаў малака ад кожнай каровы.

Луіза Уцеўская — старшыня калгаса імя Варашылава Акцябрскага раёна, Вольга Машканава — старшыня калгаса імя Жданава Рагачоўскага раёна — адны з многіх жанчын, якія ў ліку трыццацісічнікаў паехалі па закліку партыі на работу ў калгасы. Абедзве маюць вышэйшую адукацыю і аказаліся добрымі арганізаторамі. Не быва, што раней не ведалі вёскі. Галоўнае ў іх ёсць — веды і гарачае жаданне дапамагчы нашай партыі ў вырашэнні грандыёзных задач па ўздыму сельскай гаспадаркі.

Калгаснікі даверылі ім кіраваць гаспадаркай, і маладыя старшыні гэтае давер'е апраўдваюць. І Луіза Уцеўская і Вольга Машканава разгарнулі будаўніцтва, праводзяць работу па асушэнню балот, па ўздыму жывёлагадоўлі.

У нашай рэспубліцы вялікай папулярызація карыстаюцца такія старшыні калгасаў, як Соф'я Шыманская, Ганна Кумец. Шмат год працуе старшынёй калгаса імя Варашылава Любчанскае раёна Ганна Кумец. Энергічная, дзелавая, яна так арганізавала работу, што калгас пачаў атрымліваць мільёны прыбыткі, пабудаваў сваю электрастанцыю.

За высокія паказчыкі па павышэнню ўраджайнасці палёў і прадукцыйнасці жывёлагадоўлі 26 жанчынам прысвоена высокое званне Героя Соцыялістычнай Працы. Звыш двух тысяч жанчын узнагароджана ордэнамі і медалямі Советскага Саюза.

Адной з найвялікшых заваёў савецкай улады з'яўляецца рост культурнага ўзроўню народа. Мільёны савецкіх жанчын, якія раней не маглі распісацца, за гады савецкай улады набылі адукацыю. У вышэйшых і спецыяльных сярэдніх навучальных установах нароўні з мужчынамі навучаеца звыш аднаго мільёна двухсот тысяч жанчын. У Акадэміі навук СССР жанчыны складаюць да 40 працэнтаў навуковых работнікаў, прычым палова мае вучоныя ступені кандыдатаў навук, дактароў.

Вялікіх дасягненняў дабіліся жанчыны ў галіне фізічнай культуры і спорту. Савецкія спартсменкі ўстановілі нямана сусветных рэкордаў. Сярод іх і спартсменкі Беларусі. У 1955 г. выдатных поспехаў па бегу дабілася студэнтка Беларускага фізкультурнага інстытута Мар'я Іткіна — чэмпіёнка Еўропы і рэкардсменка свету. Адной з макнейшых лёгкаатлетак свету з'яўляецца Яўгенія Гурвіч. Усё больш і больш удасканальваеца па стралковай справе майстар спорту настаўніца Елізавета Белая. Чацвертае месца на міжнародным жаночым шахматным турніры заняла міжнародны майстар па шахматах Кіра Зварыкіна.

Працоўныя подзвігі нашых жанчын на фабрыках і заводах, у інстытутах і лабараторыях, на палях і жывёлагадоўчых фермах, у галіне культуры і літаратуры высока ацэнены Советскім урадам. За заслугі перад Радзімай 2 373 жанчынам прысвоена званне Героя Советскага Саюза і Героя Соціялістычнай Працы. Больш мільёна жанчын узнагароджана ордэнамі і медалямі СССР, 746 — Сталінскай прэмій за выдатныя работы ў галіне науки і тэхнікі, літаратуры і мастацтва, вынаходствы і карэнных ўдасканаленіі метадаў вытворчай работы.

Масавае ўцягненне жанчын у вытворчае і культурнае жыццё краіны садзейнічала велізарнаму росту іх палітычнай актыўнасці. З кожнымі выбарамі расце колькасць жанчын ва ўсіх органах совецкай улады.

У 1924 годзе ў спрабаздачным дакладзе XIII з'езду партыі таварыш Сталін указваў, што ў складзе валасных выканкомаў жанчын было ўсяго толькі 0,5 працента. Цяпер у сельскіх, пасялковых, раённых і гарадскіх Советах жанчыны складаюць да 40 і больш працентаў. У 1922 годзе сярод членаў Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта было ўсяго толькі 5 жанчын, цяпер сярод дэпутатаў Вярхоўнага Совета СССР — 348 жанчын. У Вярхоўны Совет БССР выбрана 129 жанчын.

Совецкая дзяржава і Комуністычная партыя рабілі і робяць ўсё неабходнае для того, каб даць мільёнам жанчын магчымасць спалучаць працу і вучобу з выкананнем мацярынскіх абавязкаў.

Высокая ацэнка працы маці па выхаванню маладога пакалення знайшла сваё яркае выражэнне ў законе, якім урад устанавіў адначасовую і штотомесячную дапамогу многадзетным і адзінокім маці, пачеснае званне «Маці-герайня», узнагароду ордэнам «Мацярынская слава» і «Медалем мацярынства».

На Беларускай ССР званне «Маці-герайня» атрымалі звыш 1 300 жанчын; 36 120 жанчын узнагароджана ордэнам «Мацярынская слава» і 110 695 жанчын — «Медалем мацярынства».

З дня Указа (8 ліпеня 1944 года) па 1 студзеня 1956 года ў Беларускай ССР выплачана многадзетным і адзінокім маці 1 мільярд 731 мільён 450 тысяч рублёў.

Совецкія жанчыны з найвялікшай радасцю і падзякай успрыялі Дырэктывы XX з'езда партыі. Намечанае шостым пяцігадовым планам павелічэнне будаўніцтва дзіцячых установ, павышэнне дапамогі многадзетным і адзінокім маці, падэўжанне водпускаў па цяжарнасці і родах — вынік новых клопатаў партыі і Совецкай дзяржавы аб лёсе маці і дзіцяці.

Велізарныя поспехі нашай краіны ўсяму свету паказваюць, што толькі народная ўлада можа знішчыць спрадвечную няроўнасць жанчын. Гэта ярка пацвярджаецца становішчам жанчын Кітайскай Народнай Рэспублікі і краін народнай дэмакратыі.

У капіталістычных краінах жанчыны па-ранейшаму складаюць няроўнапраўную, прыгнечаную частку грамадства. Там робіцца ўсё магчымае, каб скаваць, абмежаваць іх праваў і свабоду.

Ва ўсіх капіталістычных краінах жаночая праца аплачваецца намнога ніжэй мужчынскай. З ростам ваенай і згортваннем грамадзянскай прамысловасці беспрацоўе сярод жанчын пашыраецца.

Ва многіх капіталістычных краінах, як і сотні год назад, жанчыны пазбаўлены выбарчым правоў. Іх палітычнай і эканамічнай няроўнасць узмациняецца няроўнасцю грамадзянскай.

Аднак жанчыны капіталістычных краін ўсё больш і больш усведамляюць, што барацьба за роўнапраўе звязана з барацьбай за мір і дэмакратыю. Велізарную арганізуючу ролю ў гэтай барацьбе адыгрывае Міжнародная дэмакратычная федэрация жанчын, створаная ў снежні 1945 года. З першых дзён свайго існавання яна змагаецца за заваёву і абарону правоў жанчыны, як работніцы, грамадзянкі і маці.

Працоўныя жанчыны добра разумеюць, што яны не могуць стаяць у баку ад вырашэння міжнародных проблем, якія хвалююць ўсё чалавецтва, што яны таксама пясуць адказнасць за лёс сваіх краін, за будучыню чалавецтва. Вось чаму шырацца рады жанчын — барацьбітой за мір.

Міжнародная дэмакратычная федэрация жанчын вырасла ў найвялікшую сілу. Даесяць год таму назад яна ёднала ў сваіх радах 80 мільёнаў жанчын з 40 краін. Зараз у ёй больш 200 мільёнаў жанчын з 80 краін.

З велізарнай любоўю называем мы імёны жанчын-герайн — актыўных барацьбітой за мір, чые подзвігі ўвайшли ў гісторыю.

Хто не памятае маладой францужанкі Раймонды Д'ен? Гэта яна кінулася на рэйкі, каб спыніць цягнік з узбраеннем для французскай акупацыйнай арміі ў В'етнаме!

Хто не ведае бразільскай герайні Элізы Бранко? Маці дваіх дзяцей, яна ў час ваеннае параду ў Сан-Пауло заклікала салдат, каб не ехалі ваяваць у Карэю, хоць ведала, што за такое выступление чакае турма.

Не аб подзвігу думала і скромная італьянка Ферміна Марці, калі збрала подпісы пад Стокгольмскай адозвай. Але мы добра ведаем, што ва ўмовах буржуазнай Італіі хадзіць ад дзвярэй да дзвярэй, каб сабраць 16 тысяч подпісаў, — гэта подзвіг.

У авангардзе барацьбітой за мір стаяць совецкія жанчыны разам з усім сваім народам. Яны нястомні расшыраюць і ўмацоўваюць інтэрнацыянальныя сувязі з жанчынамі ўсіх краін, згуртоўваюць дэмакратычныя сілы свету, актыўна змагаюцца за мір ва ўсім свеце, за дружбу паміж народамі.



Чвэрць стагоддзя назад была створана Віцебская фабрыка «Сцяг індустрыялізацыі». Паліто і насцюмы з яе маркай знаходзяць шырокі попыт далёка за межамі Беларусі. Нямала работніц прышло сюды ў гады першай пяцігодкі. Сярод ветэранаў фабрыкі — Мар'я Машенка, якая спачатку была швеяй, а зараз начальнік цеха. На здымку: Мар'я Ільінічна гутарыца з маладой швеяй Еўданіяй Ульяновай.

Фото С. Капелькі



ШАЮГАСЛАВІ

У ЛІСТАПАДЗЕ мінулага года першая вялікая група совецкіх турыстаў Масквы, Ленінграда, Кіева, Мінска наведала Югаславію.

Гэтая паездка пакінула ў нас, совецкіх людзей, шмат уражанняў.

Мы здружыліся з людзьмі ў камбіне-зонах і ў сініх берэтах, заломленых на адзін бок; вялі таварыскія гутаркі з сялянамі і сялянкамі ў белых каўпаках і чырвоных круглых шапках з расшытым золатам верхам і чорнай ніцянай грывой на спіне. Мы гутарылі з людзьмі ў фесках, з жанчынамі ў пышным розна-каляровым адзенні, у мастацкіх саматканых дывановых фартухах, у квяцістых каптурыках і доўгіх, да пят, шырачэных сукенках. Задушэўныя размовы вялі з моладдзю, студэнтамі. Нас заўсёды акружалі югаслаўскія дзеци.

Амаль за месяц падарожжа мы навучыліся размаўляць з кожным сустрэчным, калі так можна сказаць — на «славянскім эсперанто», гэта значыць гаварыць камбінаванай мовай: сумесцю рускіх, украінскіх, беларускіх, сербскіх, македонскіх, харвацкіх, польскіх, чэшскіх і іншых слоў. Пачуўши нашу мову, абурыўся-б любы лінгвіст. Затое яна была даходлівай і зразумелай як нам, так і нашым субяседнікам ва ўсіх кутках Югаславіі. Пакрыху наш лексікон пачаў узбагачацца такімі словамі і выразамі, як «Здраво, другові!» «Дабрадан!» і інш. Украінцам і беларусам здавалася, што

у Федэратыўнай Народнай Рэспубліцы Югаславіі. На здымку: вуліца Маршала Чіто ў Белградзе.

Фотахроніка ТАСС.

Б. ЗЕЛЬЦЭР

іх мова найбольш падобна да сербской: яны лягчэй разумелі мясцовую мову.

Ленінградскі паэт Барыс Цімафеев пры нашым уездзе ў сталіцу напісаў экспромт:

«Белград! Над Савой и Дунаем
Несутся стаёй облака.
Пусть мы страну еще не знаем, —
Нам речь славянская близка.

И слыша звуки этой речи,
Уже вполне уверен я:
Здесь будут радостные встречи —
К друзьям приехали друзья!»

* * *

Яшчэ ў вагоне мы прачыталі «Борбу». У газеце паведамлялася аб прыбыцці совецкіх турыстаў. Нас чакалі, як жаданых гасцей. На мільгаючых станцыях нас па-сяброўску віталі людзі. І ў адказ югаслаўскім сябрам, у такт стуку вагонных колаў, мы паўтаралі:

— Здраво, другові!

— Здраво, другові!

Вось і Белград.

... Першая раніца ў сталіцы Югаславіі. Хоць сыпаў асенні дождж, настрой быў прыўзняты, праста вясенні. Нам прадаставілі камфартабельныя аўтобусы з надпісам: «Падарожнічаю ѿ совецкія турысты». Мілыя дзяўчата, прадстаўнікі турысцкага таварыства «Путнік», павіншавалі нас з шчаслівым прыездам і пажадалі шчаслівага падарожжа па краіне.

Пасля поўдня і цэлы вечар мы гулялі па горадзе. Белград здзівіў нас сваёй сабранасцю, ідэальнай чистатой. Не відаць назойлівай і крыклівай рэкламы. Прыгожыя, умела аформленыя вітрыны

магазінаў. У гэтыя вячэрнія гадзіны на вуліцах шмат народу. Даволі людна ля тэатраў і кіно. Адзенне гаражан простае, акуратнае і скромнае. Людзі ветлівыя, карэктныя ў абыходжанні адзін з другім. Ходзяць закаханыя пары, прагульваюцца пажылыя муж з жонкай, многія гуляюць цэлымі сем'ямі з дзецьмі, расхаджваюць стайкамі, у абдымку, студэнты і студэнткі. Са шматлікіх паркаў і сквераў, якімі так багаты Белград, чёплы вецер прыносіць прыемны пах вянучых лісцяў.

Спачць тут кладуцца рана. Ужо к дзесьятай гадзіне вечара вуліцы пусцеюць. Нас ахвотна ўзяліся праводзіць чацвёрта маладых людзей: Душанка і Мірко, Рада і Слаўка, — у якіх мы спыталі, як прайсці да гасцініцы «Прага». Каля двух гадзін мы прагульваліся з гэтымі пажонацку закаханымі ў свой горад студэнтамі. На развітанне яны нам сказаў:

— Дарэмна непакоіліся, што заблудзіце. Заўсёды знайдзеш дарогу, калі навокал сябры!

Назаўтра мы ўсталі а шостай гадзіне. Раніца выдалася ясная, сонечная, цёплая. Горад жыў напружаным працоўным жыццём. Здавалася, што нават неўгамаваныя чайкі, якія слізгалі над жоўтагаўранаватымі водамі Савы, заняты нейкімі сваімі вельмі неадкладнымі справамі.

... Мы з цікавасцю назіралі, як масіўныя сталёвыя мост пераступіў цераз раку (устанаўлялася апошняя ферма). Новы Белград, перакачаваўшы цераз Саву, ахапіў яе левы бераг, далучыў да сябе мястэчка Земун, якое аж да 1918 года ўваходзіла ў склад Габсбургскай манархіі. Тут праходзіла граніца. Адсюль, з левага берага Савы, аўстрыйская артылерыя

у 1914 годзе абстрэльвала сталіцу Сербіі.

Зараз у зеляніне дрэй бялеюць будынкі ўніверсітэцкага гарадка. Земун — важны прамысловы раён Белграда. У другім прадмесці — Жалезніку — знаходзіцца буйнейшы ў Югаславіі станкабудаўнічы і машынабудаўнічы завод імя Іва-Лола Рыбара, у Ракавіцы будуеца трактарны завод, працуе завод сінтэтычнага каучуку. У Белградзе звыш поўмільёна насельніцтва.

Ёсць у югаслаўскай сталіцы адно месца, адолькава свяшчэннае для югаслаўскага і совецкага народаў. Гэта помнік-могілкі. На другі дзень усе дзвесце совецкіх турыстаў з вянкамі жывых кветак накіраваліся пакланіцца героям.

... Ціхая, зялёная вуліца імя Рузельта. Масіўныя пліты-сцены з высечанымі словамі: «За вызваленне Белграда ад фашысцкіх акупантав аддалі сваё жыццё 2944 байцы Народна-вызваленчай арміі і 961 боец Чырвонай Арміі. На гэтых могілках пахавана 1388 байцоў Народна-вызваленчай арміі і 711 байцоў Чырвонай Арміі».

Бела-мармуровы совецкі воін з суроўмі смуткам глядзіць на доўгія рады надмагільных надпісаў. Югаслаўская зямля беражліва захоўвае прах герояў.

У дваццаці кілометрах ад Белграда высіцца заросшая лесам Авана. На вяршыні яе збудаваны скульптурам Іванам Мештровічам помнік Невядомому герою — нацыянальная святыня югаслаўскага народа. Помнік здзіўляе строгай прастатой і веліччу.

Мы любаваліся цудоўным пейзажам, які адкрываўся з гары. Пачуўшы рускую размову, да нас падышлі дзве жанчыны. Малодшая назвала сябе Еленай Шауліч і ветліва запрасіла туристаў наведаць белградскі музей Вука Караджыча, дзе яна вядзе навуковую работу.

Многія насы турысты выкарысталі запрашэнне. І трэба было бачыць, з якім энтузіязмам расказвала гэтая сербская дзяўчына аб сваёй работе, аб заснавальніку сербскай літаратурнай мовы Вуку Караджычу, аб яго сувязі з рускімі вучонымі — славяназнаўцамі і рэволюцыйнымі дэмакратамі, аб тым, што ён быў членам Пецербургскай Акадэміі наукаў. Жывы і маляўнічы расказ дапамог нам па-сапраўднаму ацаніць гісторычныя карэнні традыцыйнай дружбы, якая звязае югаслаўскі і совецкі народы.

У Дуброўніку нашу группу суправаджала мясцовая настаўніца Соф'я Сямёнаўна. Па нацыянальнасці сербіянка, яна ніколі не была ў Расіі і, тым не менш, гаварыла на чистай рускай мове. Калі мы спыталі, дзе яна так добра вывучыла рускую мову, Соф'я Сямёнаўна расказала невялікую, але цікавую гісторыю:

— У 1941 годзе, калі Югаславія была акупавана, мяне выгналі з работы. Я аказаўлася без сродкаў для існавання, але затое мела шмат вольнага часу. Пачалася вайна гітлераўцаў супроты Совецкага Саюза. Фашысты вывешвалі на вуліцах карты з чорнымі стрэлкамі, накіраванымі на Москву, Ленінград, Кіеў, Мінск, Баку, Урал, Сібір. Іх газеты пісалі, што большэвікам прыходзіць канец, што за тры дні Расія будзе сцёрта з твару зямлі. Але югаславы любілі і любяць СССР. У іх душы кіпіў пратест: «Брэшаце, нягоднікі!», «Гэтага не будзе!», «Расія пераможа вас». Адчуваючы, што і мне трэба рыхтавацца да гэтай падзеі, я расстаралася падручнік рускай мовы, цішком у

знаёмых даставала кнігі Пушкіна, Талстога, Тургенева, Шолахава. Я лічыла рускую мову блізкай мне і роднай. Верыла, што вялікая Расія пераможа фашызм. Як бачыце, я дачакалася вялікага шчасця размаўляць па-руску з рускімі людзьмі.

Для працоўнага люду цяперашній Югаславіі харектэрна вострае пачуццё радзімы.

Югаслаўскія сябры часта пыталі нас:

— Як вы знаходзіце нашу краіну? Што вам найбольш спадабалася?


І трэба было бачыць, як святлелі іх твары пры нашым адказе:

най адваезе народнага героя Савы Кавачэвіча.

Пра мужную дзяўчыну-партызанку Іёрку Балеціч з Нікшыча, пакараную фашысцкімі захопнікамі, нам сказалі:

— Чарнагорская сястра вашай Зоі.

У Цэціні, у музеі народна-вызваленчай барацьбы Чорнагорыі, былы партызан Янка Лопчыц, які нас спадарожваў, расказаў кранаочную гісторыю. Маці-партизанка, ратуючы ад фашысцкай кулі дачку, прыкрыла яе сваім целам, але сама была забіта. Бацька дзяўчынкі загінуў смерцю адважных у баі з фашыстамі. Партызаны ўзялі дзяўчынку да сябе. Ніхто не ведаў яе імя. Сама яна



Югаславія. Суднабудаўнічы завод «Спліт» — адно з буйнейшых прадпрыемстваў краіны. На яго верфях будуюцца гандлёвыя і пасажырскія судны. Зараз тут аbstалёўваюцца па апошняму слову тэхнікі тры пасажырскія судны водазмішчэннем у 2700 тон кожнае, якія будуть курсіраваць па Адрыятычным і Сяродземным морах. На здымку: будаўніцтва пасажырскіх суднаў.

Фото Юга-фото.

— Больш за ўсё—людзі. Мужны і працавіты, праудзівы і шчыры народ. Вы — насы таварыши, сябры, браты!

У Скоплі — галоўным горадзе Македоніі — наша група адразу-ж пасябралася з Радай Угрынавай — асістэнтам кафедры македонскай мовы тутэйшага ўніверсітэта. З захапленнем расказвала Рада пра Македонію, пра яе адважны і горды народ, пра сваю любімую прафесію. Хутка яна стане доктарам філалагічных навук — першай жанчынай-доктарам у Македоніі.

* * *

Чатыры гады змагаўся югаслаўскі народ за сваё жыццё і свабоду. У гэтай барацьбе загінула больш аднаго мільёна сямісот тысяч чалавек.

У гарадах і сёлах перад намі паўсталі шматлікія помнікі.

На адной з плошчаў горада Любляны ёсьць помнік загінуўшым героям. Першымі ў спісе значацца імёны сакратара ЦК Комуністычнай партыі Славеніі Тоне Томчыча і члена ЦК Слаўко Шландэра. Адзін з лепшых заводаў краіны носіць імя Родэ Кончара — палітычнага сакратара ЦК Компартыі Харватіі, расстрялянага італьянскімі акупантамі. Па ўсёй Югаславіі спяваюць песню аб легендар-

яшчэ не ўмела гаварыць. У той-же дзень радыё паведаміла аб вызваленні совецкімі войскамі горада Вязьмы.

— Няхай будзе Вязьмай! У гонар перамогі рускіх братоў! — рашылі партызаны.

«Мала партызанка Вязьма», як яе называюць, выхоўваецца зараз у дзіцячым доме.

* * *

Народы Югаславіі не хоцуць вайны. Яны прагнуть жыць у вечнай дружбе з народамі Совецкага Саюза, бо ведаюць, што гэта — дружба сумленных, бескарыслівых баявых таварышаў, што ўмакаванне совецка-югаслаўскай дружбы адпавядае інтэрэсам уздыму прамысловасці і развіцця сельскай гаспадаркі краіны, павышэння жыццёвага ўзроўню працоўных, інтэрэсам міру і соцыялізма.

У дзень нашага ад'езду на пероне Белградскага вакзала сабралася шмат наших знаёмых. Сярод іх і Райна Дэмітрыевіч, і Ніколя Паповіч, і Бранко Галовіч, і Бранко Кожыч. Былі і зусім незнаёмыя. Яны нам гаварылі: «Мы прышлі праводзіць дарагіх совецкіх сяброў».

Было крыху сумна, як заўсёды пры расставанні з сябрамі, але і радасна таому, што нас чакала наша любімая Ра-дзіма.

РУСТРЭГА НА БУЛЬВАРЫ

Н. НАВАСЁЛАВА

Малюнкі А. Паслядовіч

Апавяданне

БЫЛО ўжо цёмна, калі дырэктар завода Крыжоў спусціўся з ганка заводакіраўніцтва. З асалодай удыхаючы свежае халоднае паветра, павольна пайшоў па вячэрній вуліцы. Ціха падалі камячкі сырога снегу, і ўсё навокал выглядала яркім, чыста вымытым.

Крыжову, які ўвесь дзень правёў у пракурэнім памяшканні, надворэ здалося цудоўным. Ён ішоў, не спышаючыся, стараючыся ўлазіць пах ужо блізкай зімы. Пачуцце задаволенасці праведзеным днём рабіла для яго вячэрнюю прагулку асабліва прыемнай. Ён адпачываў ад клопатаў, ад думак, ад людзей. Павольнае падзенне снегу супакойвала, дапамагала забыць пра дзённыя справы.

«Галоўнае — з домам пакончана!» — ляніва падумаў Крыжоў і зразумеў, што асабліва задаволены іменна гэтым: канчатковым размеркаваннем кватэр у новым заводскім доме. Некалькі дзён запар ён разам з заўкомам разглядаў заявы. Просьбітаў было шмат, і многім давялося адмовіць. Каб не вядомы ўсім прынцып Крыжова — не мняць сваіх рашэнняў, то, напэўна, яшчэ і сёння гэтая стамляючая і вельмі складаная спраза не скончылася. Нездаволеная, вядома, засталіся. Але Крыжоў быў перакананы, што кватэры размеркаваны правільна. Зараз ён яшчэ раз, неяк здалёк, перабраў у памяці тых, каму на гэты раз адмовілі. Усё было ў парадку.

«Нічога, абыйдуцца, — лёгка супакойў ён сябе. — Галоўнае, што скончана...» — і з асалодай удыхнуў насычанае халоднай вільгаццю паветра.

Перад ім аказаўся бульвар. Пустынны асенні бульвар з мокрымі дарожкамі, з аголенымі дрэвамі, на галінах якіх цяжка віслі камякі сырога снегу. Цёмная цішыня бязлюдна га месца здалася Крыжову асабліва прывабнай. «Вось дзе спакой!» — падумаў ён і, не вагаючыся, павярнуў на някрануты снег сквера.

Тут нікога не было. Прахожыя лічылі зручнейшым асфальт, чым занесенія сцежкі бульвара; гудкі машын, грукат і званкі трамваяў даліталі сюды здалёк і скрэз падаючы снег гучэлі прыглушана. Крыжоў павольна рушыў па галоўнай алеі... «Восень... — думаў ён. — Вось яна, восень... Усё замерла». І сапраўды: няспыннае падзенне снегу толькі падкрэслівала нерухомасць навакольных предметаў; дрэвы, лаўкі, статуі — усё было ахінута пушыстым белым покрывам і стварала ўражанне нейкага цяжару. Усё маўчала...

Раптам Крыжоў уздрыгнуўся. Што гэта — чалавек? На са-
май справе: на краі адной з лавак нерухома, як і ўсё наво-
кал, сядзеў чалавек-дзіця, дзяўчынка год вясэмі; на ёй так-
сама ляжаў тоўсты слой снегу. «Дзіця тут, зараз?» Крыжоў
імкліва падышоў да лаўкі.

— Што ты робіш? — ён нахіліўся і разгледзеў у цемры вялікія бліскучыя вочы.

Дзяўчынка павярнула галаву — з яе капара звалілася груда снегу.

— Чакаю маму, — спакойна адказала яна. Крыжоў заўва-
жыў у руках яе нейкі скрутак і падумаў, што гэта лялька.

— Маму? Ды ты-ж уся ў снезе, замерзла!

— Не, — махнула яна галавой, — цёпла...

Крыжоў уважліва агледзеў яе адзенне, але пад снегам нічога не змог разабраць.

— Ты-б хоць бегала ці што?... — збянтэжана прамовіў ён. — Так сядзець у гэткую сырасць...

— Суха! — пераконана адказала дзяўчынка. — Я таму і не ўстаю, каб суха...

Усё гэта было так дзіўна, што Крыжоў зацікавіўся.

— Вось надумаліся! — праубурчэў ён. — Выпусцілі гуляць у такое надвор'е!

— Я хіба гуляю? — здзіўлена пакасілася дзяўчынка ў бок Крыжова, не мняючы паставы галавы і тулава, стараючыся, як відаць, каб снег не трапіў за каўнер.



— А што-ж ты робіш тут?

— Маму чакаю, — зноў сказала яна такім тонам, якім гавораць аб выкананні важнага абавязку.

— Вось дзівачка... Дамоў ідзі і чакай. Дзверы замкнуты ці што?

— Дзверы не замкнуты, — сур'ёзна адказала дзяўчынка. — Ды тата зноў п'яны. Таму маму трэба чакаць.

— «Вось яно што!» — здагадаўся Крыжоў, спачувальна аглядаючы маленьку фігурку.

— Ну дык слухай, — рашуча сказаў ён: — вядзі мяне да твойго таты, я з ім пагавару. І не бойся!

— Я не баюся! — упэўнена адказала дзяўчынка. — Выдумаеце хіба, што я баюся?

— Мяркую, што так.

— Не-е, — з ахвотай начала тлумачыць яна. — Я-то яго ніколі не баюся і спаць паклада ўжо. А вось мама бацца. Калі п'яны... Ён і сёння разбіў яе машынку.

— Якую машынку?

— Ну, гэтую, маміну, на якой яна друкавала...

Крыжоў любіў дзяцей; яго кранала іх непасрэднасць і бестурботнасць, але тут ён не бачыў ні таго, ні другога, і гэта было жаласна і крыўдана.

— Я ўсё-такі не разумею, чаго ты тут мокнеш? Навошта табе тут сядзець?

— Ды яна-ж бацца! — усклінула дзяўчынка. — Нажы акурат усе тут, — яна падняла свой скрутак, з якога данёсся ціхі ляск металу. — Я знарок узяла, каб ёй паказаць.

— Якія нажы?

— Ну, нашы. І відэльцы тут, — яна раптам нахмурылася. — Я ўсё сабрала на ўсякі выпадак...

Крыжоў маўчаў. Ён ўсё зразумеў і, сцінуўшы зубы, стараўся прыглушыць сваё хваляванне.

— Вось яна, якая справа... — прамармытаў Крыжоў, апускаючыся на заснежаную лаўку побач з дзіцем. — І часта табе так даводзіцца сядзець?

— Часта, — спакойна адказала яна. — Часам Мар'я Сцяпанайна, наша суседка, ходзіць. Толькі гэта рэдка: ёй таксама няма часу.

Настала маўчанне, на працягу якога Крыжоў меркаваў, якія трэба прыніць заходы. Дзяўчынка сядзела побач зусім вольна, не робячы ніякіх спроб што-небудзь змяніць у сваім становішчы.

— Дзе-ж твая мама?

— На работе.

— Тады вось што, — Крыжоў рашуча падняўся. — Хадзем да яе. Разам хадзем. Чуеш? Так сядзець нельга — прастудзішся.

Дзяўчынка скасіла на яго вочы і матнула галавой.

— Не, я заўсёды чакаю тут, на гэтай лаўцы, — растлумачыла яна. — Інакш нельга. Яна, можа, ужо выйшла і ў магазін зашла, і мы тады пагубляемся.

— Убачыш, што не пагубляецеся. Хадзем, я табе абяцаю. — Крыжоў хадзеў было ўзяць дзяўчынку за руку, але яна, скурчыўши ў камячок, схавала руку за спіну.

— Нельга-ж! — нецярпіва ўсклікнула яна. — Пагубляемся, і тады што? Тады яна будзе баяцца. Нельга!

Крыжоў зразумеў, што ўгаварваць яе дарэмна.

— Ну, добра... — ён зноў апусціўся на лаўку. — Пачакаем тут.

Дзяўчынка з цікаўнасцю скасіла на яго вочы.

— А вам навошта?

— Трэба. І хто-ж твая мама, дзе яна працуе?

— На заводзе. Вось тут, за вуглом. Ведаецце?

Крыжоў раптам адчуў, што яго кінула ў жар, нібы яго злавілі на месцы злачынства.

— А хто яна? Як завуць? — ціха спытаў ён.

— Машыністка. Соф'я Грыгор'еўна.

Крыжоў успомніў: Іваноўская! Яна працавала на заводзе другі месяц і была апошній з тых, каму ён адмовіў сёння ў новай кватэрэ. Яго наогул здзвівіла яе заява: толькі што прыступіла да работы — і ўжо прэтэндуе на кватэрэ! Ён з незвычайнай яркасцю ўспомніў, як усё адбылося.

Яна прынесла яму нейкія надрукаваныя паперы і, паклаўши іх на край стала, марудзіла адыходзіць. Крыжоў размаўляў з начальнікам забеспечэння, быў нездаволены і ў прысутнасці Іваноўскай адчуваў сябе няёмка. Таму, перапыніўши размову, звярнуўся да яе.

— Што такое?

Іваноўская, сумная, яшчэ маладая жанчына, успыхнуўши, узніяла стомленыя вочы.

— Я вельмі прашу, — ціха, але з нейкай асаблівай сілай, прамовіла яна. — Так прашу... пакой у новым доме...

Начальнік забеспечэння, добра разумеючы, што просьба яе непрыемна Крыжкову, і жадаючы выслужыцца перад ім, адразу-ж умяшаўся ў размову.

— Што вы, дарагая! — з уласцівай яму развязнасцю ўсклікнуў ён. — Папрацуць крыйху, сябе пакажыце, а потым ужо і ўсяляйцеся ў новыя дамы. Мы для сваіх будавалі.

Гэта была бястактнасць, але паколькі довады забеспечэнца супадалі з уласнымі думкамі Крыжкова і, апрача того, усе кватэрэ ўжо былі размеркаваны, ён не спыніў начальніка.

Іваноўская, пабялеўши, упрашальна глядзела на Крыжкоў.

— Выслухайце мяне сам-на-сам, — сказала яна. — Так я вам нічога не могу растлумачыць, — і з асцярогай зірнула на начальніка забеспечэння.

У Крыжкова было правіла: не слухаць марных тлумачэнняў. У даным выпадку тлумачэнні Іваноўской уяўляліся яму зусім бескарыснымі.

— Усе кватэрэ ўжо размеркаваны, — суха сказаў ён. — У вас што, зусім няма жылплошчы?

— Жылплошча... — яна з болем зморшчылася. — Не ў гэтым справа... Жылплошча ёсць, але...

— Ну, калі жылплошча ёсць! — падхапіў начальнік забеспечэння. — Тады аб чым гаворка? Сямейныя непрыемнасці? У каго іх няма! Праз трэсі месяцы новы дом падаспее, тады і разбярэмся.

Ён так і сказаў: «разбярэмся», хоць Іваноўская звяртася не да яго, а да Крыжкова, і Крыжоў, які звычайна не цярпеў чужога ўмяшання ў свае справы, на гэты раз дапусціў яго вельмі ахвотна.

— Я буду мець вас на ўвазе на наступны дом, — холадна разглядаючы Іваноўскую, сказаў ён такім тонам, якім звычайна даюць зразумець, што размова скончана. — Гэта будзе, прыкладна, праўдзівіца.

— Яшчэ поўгода... — упаўшым голасам, як рэха, паўтарыла Іваноўская. — У мяне дзіцца... і, не дагаварыўши, хутка вышла з кабінета.

Крыжоў з палёгкай уздыхнүў, а начальнік забеспечэння рассміяўся.

— І скажы, што за людзі! — закрычаў ён. — І жылплошча ёсць, а не — падавай новую!

...Цяпер усё з'явілася перад ім у новым святле.

— Чаму-ж мама не кіне тату? — адчуваючы, як чырванеюць яго вушы, спытаў Крыжоў.

— Як-жа кінуць? — разважліва запярэчыла дзяўчынка. — У яе-ж я. З дзіцем ёй ведаецце як цяжка? Яна прасіла татку, каб пайшоў... Дык не ідзе! Лаецца, гаворыць, што кватэрэ яго.

Крыжоў больш ні аб чым не пытаў. Ён баяўся пытаць, таму што кожнае слова гэтага дзіцяці гаварыла, з аднаго боку, аб разбэшчванні дзіцячай свядомасці, а, з другога, — аб такой цярплівай і замілавальнай даччыной любві, што парананне таго і другога было зусім нясцерпна.

Ён не пытаў, але дзяўчынка сама разгазарылася.

— Ведаецце што? — сакрэтна паведаміла яна. — Мама сёння пойдзе да дырэктара і булзе прасіць у яго пакой у новым доме. Тады пераедзем — і ўсё. Яна толькі нядаўна тут працуе дык баіца, што ён не дасць. А я па-вашаму — дасць?

Крыжкову здавалася, што яго хвошчуть па шчоках, і ён міжволі закрыў твар рукамі.

— Мар'я Сцяпанайна сказала, што наўрад ці дасць. Скажа — не ды і ўсё. Толькі гэта няправільна. Калі-б ён рабіў няправільна, дык не мог-жа быць дырэкторам. Праўда?


Крыжоў рашуча падняўся.

— Не ведаю... Але пакой ён дасць абавязкова, вось убачыши... Ты пачакай маму і скажы ёй так... А я пайду... Мне трэба пайсці...

Не разбіраючы дарогі, праста па снежнай цаліне ён пайшоў на завод.

...Усё гэтак-жэ павольна падаў буйны сырый снег, і ў паветры адчуваўся тамленне прыроды перад рашучым наступленнем зімы, але Крыжоў зараз ужо нічога гэтага не заўважаў. «Перагледзець усё спачатку... — хвалюючыся думаў ён. — Затрымаць выдачу ордэраў. У першую чаргу мець на ўвазе дзяцей...»

Дайшоўши да канца бульвара, ён азірнуўся на сваю нядаўнюю субяседніцу. Яна сядзела ўсё на тым-же месцы і чакала...



РАНІЦАЙ 22 снежня 1849 года ў Пецербургу, на Семёнаўскай плошчы, забілі барабаны, асуджаным завязалі вочы, паставілі да слупа для расстрэлу. Гэта былі ўдзельнікі рэвалюцыйнага гуртка петрашэўцаў. Сярод іх стаяў Фёдар Міхайлавіч Дастваеўскі, які таксама лічыў хвіліны, што засталіся яму для жыцця. У апошніе імгненніе аб'явілі указ: пакаранне смерцю замяняеца катаргай і ссылкай.

Ф. М. Дастваеўскі быў асужданы за тое, што чытаў пісьмо Белінскага да Гоголя — палымяны пратэст супроцы самадзяржаўя і прыгонніцтва; за тое, што падзяляў рэвалюцыйныя погляды Белінскага. Складаным і супярэчлівым быў творчы шлях Дастваеўскага: ён выступіў у літаратуры як вучань Гогала і прыяцель Белінскага, у канцы-ж жыцця падзяляў рэакцыйныя погляды.


Першы твор Дастваеўскага «Бедныя людзі» з'явіўся ў 1846 годзе. Героі яго — гарадская бедна-та, жыхары пецербургскіх «вуглоў». Жыццё ў пецербургскіх «вуглах» настолькі страшнае, што нават «дзеци там не гуляюць». Але колькі чалавечай прывабнасці, высокародства і маральна-ха-раства ў гэтых беднякоў!

«Гонар і слава маладому па-эту, — пісаў Белінскі, — музя якога любіць людзей на чардаках і ў падвалах і гаворыць аб іх жыхарам раззалочаных палатах: «Гэта-ж таксама людзі, вашы браты».

Пасля катаргі і ссылкі Дастваеўскі аднавіў літаратурную дзея-насць. Пра жахі царскай катаргі пісьменнік расказаў у «Запісках з мёртвага дома».

Нават перад пакараннем Дастваеўскі не раскайваўся, але катарга і ссылка зламалі яго. Ён пера-стаў верыць у рэвалюцыю як шлях вызвалення народа. Дастваеўскі пі-ранейшаму ў сваіх творах імкнецца абараніць абяздоленых працаў-нікоў, уніжаных і зняважаных; у яго не пагасла імкненне да грамад-скай справядлівасці, але цяпер ён пра-паведуе евангельскую пакору як сродак вылячэння так ярка паказаных ім грамадскіх хвароб. Пропаведваючы пакуты і пакору, пісьменнік прыносіў шкоду пра-цойнаму народу, у абарону якога напісаў столькі цудоўных старо-нак.

Раман Дастваеўскага «Злачынства і пакаранне» — адна з вя-шынъ сусветнай літаратуры. Так праўдзіва і ярка расказаў у ім пісь-меннік галечу і пакуты працоў-нага народа ў капиталістычным



Фёдар Міхайлавіч ДАСТАОЕЎСКІ

(Да 75-годдзя з дня
смерці)

свеце, што здаецца, быццам усё гора людскога глядзіць вам у твар і кліча да баражы. Жадаючы абудзіць літасць і пакорлівасць, Дастваеўскі абуджаў у чытачу гнеў. Ахвярамі жахлівых грамад-скіх умоў паказаны ў рамане дзве сям'і: Раскольнікавых і Мармеладавых. Вобраз Кацярыны Іванаўны Мармеладавай — трагічны вобраз рэдкай сілы. Разумная, прыгожая жанчына, якая і ў галечы ста-ралася падтрымаць чыстату, даць дзецим адукацию, гіне пад цяжарам пакут. Перад смерцю звар'я-цеўши ад здзекаў і галечы, за-хварэўши на сухоты, яна выво-дзіць дзяцей на вуліцу співаць і танцеваць, наладжвае нешта на-кшталт дэмансстрацыі галечы. Яе апошнія слова: «...Заездзілі кля-чу!.. Надарва-а-ла-ся!» — гэта пра-кляцце царуючаму смуроду.

Соня Мармеладава — дачка чыноўніка-п'яніцы, дзячына кры-штальнай чыстаты і незвычайнага маральнага хараства — выму-шана прадаваць сябе, каб выратаваць ад голаду маленьких братоў і сяцёў.

Раман «Злачынства і пакаранне», паводле задумы Дастваеўскага, быў накіраваны супроцы рэ-валюцыйна-дэмакратычных ідэй. Асуджаючы Радыёна Раскольніка-ва, які забіў старую ліхварку, Да-стваеўскі хацеў асудзіць дзеянні рэ-валюцыйнераў. Але Раскольнікаў не мае нічога агульнага з рэ-

волюцыйнерамі — баражытамі за народнае шчасце. На самай справе Дастваеўскі асудзіў героя-індыві-дуаліста, чалавека, які адараўся ад народа. Значэнне рамана ў тым, што, наперакор пропаведзі пакоры і пакаяння, ён выклікае ў чытача гнеў супроцы эксплуататарскага грамадства, жаданне змесці той грамадскі лад, які асуджае чалаве-ка на пакуты.

З асаблівай любою і сумам расказаў Дастваеўскі пра трагічны лёс жанчыны ў капиталістычным свеце. Жанчына — царыца свету, гаворыць адзін з герояў Дастваеўскага. Такой «царыцай свету» вы-ведзена ў рамане «Ідыёт» Настася Філіпаўна — разумная, таленаві-тая, прыгожая і зневесні пі па ўнут-раных якасцях, ды навокал яе — бруд грашовага грамадства. Над-яе хараством здзекуюцца, ёю гандлююць, як рэччу, і даводзяць да пагібелі.

Але найбольш мучылі Дастваеў-скага пакуты, плач галодных дзя-цей. Ніякая пропаведзь пакоры не можа прымусіць чалавечы разум і сумленне мірыцца з пакутамі дзя-цей. У апошнім рамане пісьменні-ка «Браты Карамазавы» з асаблі-вай сілай гучыць пратэст супроцы гора дзяцей.

Хлопчык падбіў каменем са-баку памешчыка-генерала. Хлоп-чыка генерал загадаў раздзець, дзіцяня раздзяваюць дагала, яно дрыжыць, ашалела ад страху, не адважваеца пікнуць... «Гані яго!», — камандуе генерал... Хлоп-чык бяжыць... «Ату яго!» — кры-чыць генерал і кідае на яго ўсю зграю борздых сабак. Нацкаваў у вачах маці, і сабакі разадралі дзі-ця па кавалачку. Гэтае апавядан-не, як і многія іншыя старонкі твораў Дастваеўскага, заражаюць чытача спапяляючай нянявісцю да свету эксплуататораў з яго звя-рынай жорсткасцю, заражаюць жаданнем баражы з тымі, хто асуджае на пакуты нават дзяцей.

У гэтыя дні па рашэнню Су-светнага Совета Міру ўсё прагрэ-сіўнае чалавецтва адзначае сямі-дзесяціпяцігоддзе з дня смерці вя-лікага рускага пісьменніка Ф. М. Дастваеўскага, аб якім Горкі сказаў, што па сіле паказу ён ровен толькі Шэкспіру.

Адкідаючы рэакцыйную пропа-вездзь, перадавая людзі свету цэ-няць у Дастваеўскім абаронцу ўні-жаных і зняважаных, шануюць вялікага пісьменніка, які расказа-ва свету аб страшных пакутах працоўнага чалавека ў капиталі-стычным свеце.

Сумленныя людзі ўсяго свету змагаюцца за тое, каб ніколі не пралівалася ні адна слязінка замучанага дзіцяці, каб не было на зямлі ўніжаных і зняважаных.

П. ЦІМАФЕЕУ

ПЕДАГАГІЧНАЯ ПАЭМА



Кадры з фільма

Не паспелі прамільгнуць на экране першыя кадры, як уся ўвага, усе эмоцыі гледача ўжо ва ўладзе двух слоў: «Педагагічная паэма»...

Пачынаецца знаёмства з героямі, так добра знаёмымі па кнізе А. С. Макарэнкі.

Вось наркомасветаўскія чыноўнікі хочуць накіраваць маленькага абарванца-беспрытульніка ў дом для псіхічна хворых. Хлопчык пратэстуе, вырываецца, кусае свайго «апекуна» за руку, нарэшце ўскоквае на падаконнік, пагражаюты кінуцца ўніз.

Сведкай гэтага з'яўляецца пабочны чалавек. І калі падзеі дасягаюць кульмінацыйнага пункту, ён падае голас:

— Кідайся!

— Што я, ненармальны?! — адказвае яму абарванец.

З гэтага дня Антон Семёновіч Макарэнка становіцца арганізаторам калоніі імя Максіма Горкага, якой суджана было ўвайсці ў гісторыю.

У фільме адзін за адным праходзяць кадры станаўлення калоніі. Вось пераступілі яе парог першыя каланісты: стражкі натоўп з «класічнымі» норавамі і выхадкамі беспрытульнікаў. Вось яны ў шапках, у «малаяўнічых» лахманах уваліліся ў сталовую.

— Можа-б вы рукі вымылі? — сумеўшыся перад такой развязнасцю, заўважаюць Кацярына Грыгор'еўна і Леначка — маладыя, палка закаханыя ў сваю прафесію педагогі.

— Ладна, і так злопаем!..

... У невялікага калектыву выхавальнікаў не застаецца сумнення, што цяжкасцей наперадзе шмат, што змаганне з імі будзе нялёгкім.

Так яно і сталася.

Трэба было валодаць вялікім педагогічным талентам, каб, паступова перавыхоўваючы, зламаць нахабнага і самаўпэўненага Задорава — «уладара дум» беспрытульнікаў; каб вынесці на суд усяго дзіцячага калектыву зладзейскія звычкі Бурона; каб даверыць Карабанаву прывезці для калоніі гроши.

Высокародны талент педагогаў прынёс свае плады. Душой і завадатарам усіх цудоўных пачынанняў у калоніі зрабіўся Задораў. Вакол яго па-ранейшаму групаваліся выхаванцы. Нястомным рабацягай стаў Бурун. Чалавека з крыштальна чыстым сумленнем выхавала калонія і ў Карабанаве. Гледача ніколікі не здзіўляе, што іменна яны — Задораў, Бурун і Карабанаў — першымі едуць на рабфак.

З хваляваннем сочыць гледач за далейшым лёсам каланістаў. Яго кранае куражская «кампанія» Васі Зайчанкі. Маленькая бяздомнікі, пазбаўленыя сардэчнай ласкі і прытулку, пра-гнуць новага жыцця. Вось яны бачаць, як моцныя, загарэлыя, у чистых белых кашулях і яркачырвоных піонерскіх гальштуках пад барабанны бой крочаць горкаўцы. У вачах куражскіх «гаспадароў» — дзвіоснага зборышча абарванцаў — узнікае і захапленне, і зайдрасць, і недавер'е: няўжо магчыма такое жыццё?!

Ніякім цяжкасцям не ўдалося зламаць волю і аптымізм Макарэнкі. Метад гэтага цудоўнага педагога пераконвае,




сведчаннем чаго з'яўляецца трывумф калектывнай працы каланістаў — свята першага снапа.

«Галоўнейшай формай выхаваўчай работы я лічу калектыв... і паасобны член калектыву павінен адчуваць сваю залежнасць ад яго — ад калектыву, павінен быць адданы інтэрэсам калектыву, адстойваць гэтых інтэрэсаў і ў першую чаргу дарожыць гэтымі інтэрэсамі», — гэтая думка выдатнага педагога чырвонаю стужкай праходзяць і ў кінофільме «Педагагічная паэма», створаным Кіеўскай кіностудыяй.

Кінеработнікі ажывілі на экране цудоўныя вобразы паэмы і перш за ўсё — абаяльны вобраз нястомнага, непахіснага ў сваіх спрадядлівых педагогічных патрабаваннях Антона Сямёновіча Макарэнкі. У гэтым вобразе артыст Емельянаў перакананы прарадаў горкаўскую веру, любоў і павагу да чалавека, трывумф яго станоўчых душэўных якасцей.

Фільм «Педагагічная паэма» хвалюе кожнага гледача, а тым больш нас — работнікаў дзіцячых дамоў. І не толькі хвалюе, а і вельмі многому вучыць. Вучыць паважаць чалавека, веврыць у яго, любіць і бачыць у ім добрае і светлае — тое, што бачыў у чалавечым сэрцы і чым даражыў выдатны педагог совецкага часу Антон Сямёновіч Макарэнка.

В. АЛЕКСАНДРОЎСКАЯ,
дырэктар Мінскага дзіцячага дома № 8.



ПЯСНЯР-БАРАЦЬБІТ

[Да стагоддзя з дня смерці Г. Гейне]

Яго любілі і ненавідзелі. Люблі прыяцелі, ненавідзелі ворагі, бо ён быў вялікім рэволюцыйным паэтам, які аддаў свае магутныя сілы барацьбе за лепшую будучыню роднага народа і ўсяго чалавецтва.

Прайшло сто год з дня смерці паэта. Многае змянілася з таго часу, аднак у сваіх вершах ён жыве да нашых дзён. Сёння яго творы ўльваюць новыя сілы і бадзёрасць ва ўсіх, каму дорагі ідэалы соцыялізма, дэмакратіі і міру ва ўсім свеце.

Генрых Гейне нарадзіўся 17 снежня 1797 г. у поўднёваниемецкім горадзе Дзюсельдорфе ў збяднелай яўрэйскай сям'і.

Дваццацігадовым юнаком Гейне прыезджае ў Гамбург. Бацькі хацелі, каб ён навучыўся камерцыйной справе ў банкірскай канторы сваякамільянера. Камерцыйная дзейнасць выклікала ў пачынаючага геніяльнага паэта глубокую агіду. Аб сваім тагачасным акружэнні ён з іроніяй заўважаў:

«Ядуць ва-ўсю і п'юць ва-ўсю,
Гуляюць пышна, зырка,
А шырыня іх дабраты,
Як у скарбонцы дзірка».

Вызваліўшыся так-сяк ад навязанай «камерцыі», Гейне з 1819 па 1825 г. навучаеца ў лепшых у той час нямецкіх універсітэтах, у тым ліку ў Берлінскім.

Пісаць Гейне пачаў з 1816 г. У двух сваіх творах: «Кнізе песьень» (вышла ў 1827 г.) і «Пуцявых карцінах», якія склалі так званы рамантычны перыяд у творчым развіцці Гейне, — ён паўстаў супроць тагачаснай нямецкай рэчаіснасці з яе паліцэйскім дэспатызмам, дваранскім бюрократызмам і надзвычайнім убоствам духоўна-

га жыцця буржуазіі, змагаўся за перадавыя ідэі той эпохі.

Юнаму паэту здавалася, што навакольны свет раскалоўся надвое і трэшчына прайшла праз яго сэрца. Туга і сум афарбоўваюць усе яго перажыванні.

Разам з тым паэт далёкі ад змрочнага адчаяння і захоўвае светлу ветру ў лепшае.

Паэту хочацца забыцца, адварвацца ад усяго, што прыносіць пакуты. Ён піша:

«Песні старыя, дурныя,
Злыя і цяжкія сны
Мы у труну пахаваем
Казачнай велічыні».

У гэты перыяд Гейне знаходзіць яркія слова для выкрыцця нямецкага дэспатызму і ўбоства. Вострай насмешкай кляйміе паэт буржуазныя класы Англіі і Італіі. З асаблівай

агідай гаворыць ён аб парадках у ЗША. «Там,— піша паэт,— німа ні князёў, ні дваранства, там усе людзі роўныя.., за выключэннем, вядома, некалькіх мільёнаў, якія маюць чорную або карычневую скрупу і з якімі абыходзяцца як з сабакамі».

Ліпень 1830 года. Ва Францыі выбухае рэвалюцыя і заклікальна хвалія праносіцца па Еўропе. Гейне знаходзіўся тады на востраве Гельгаландзе. Прачытаўшы ў газете паведамленне аб французскіх рэвалюцыйных падзеях, паэт з захапленнем пісаў: «Эта былі сонечныя прамені, загорнутыя ў паперу». У наступным годзе ён едзе ў Парыж, каб бліжэй стаць да ачага рэвалюцыйных бітваў.

Жыццё ў Парыжы ўзбагачае Гейне новымі ідэямі. Тут вялікі паэт непасрэдна звязваецца з рабочым класам, знаёміцца з выдатнымі палітычнымі дзеячамі-эмігрантамі, падыходзіць ушчыльную да пытання аб соцыялізме. Выключны ўплыў на фармаванне яго поглядаў аказвае К. Маркс, з якім паэт пазнаёміўся ў 1843 годзе і хутка пасябраваў.

Сувязь Гейне з Марксам дала самыя жыватворныя вынікі. Энгельс мог пісаць: «Генрых Гейне, найбольш выдатны з усіх германскіх паэтаў, якія знаходзяцца ў жывых, далучыўся да нашых шэрлагуў».

Самая вялікая заслуга Гейне была ў тым, што ён, нягледзячы на ўсе свае сумненні і ваганні, бачыў у рабочым класе магутную і непераможную рэвалюцыйную сілу, верыў у прыход соцыялізма. Як геніяльны чалавек, ён ясна ўяўляў сабе, як ужо рушыцца стары, феадальная-капіталістичны, і ўзнікае ў агні рэвалюцыйных бітваў новы, соцыялістычны, свет. «Абвінаваўчы прысуд, — палымяна ўсклікае

паэт, — ужо вынесены над гэтым старым грамадствам. Хай збудзеца правасуддзе. Хай разаб'еца гэты стары свет, У якім нявиначаць гінула, эгаізм знаходзіўся ў раскошы, чалаўек эксплуатаваў чалавека».

Нідзе магутны паэтычны голас Гейне не гучай так выразна і гучна, з такой сілай реалізма, як у напісаных у гады знаёмства з Марксам і пад яго ўплывам «Сучасных вершах» (1844 г.) і «Германіі» (1844 г.).

Дзве асноўныя думкі выкананы ў «Сілезскіх ткачах»: немінучасць рэвалюцыі і заклік да руйнавання старога свету. У образах ткачоў увасоблена сама неабходнасць:

«Без слёз у вачах
і ў сумотнія дні
За ткацкім станком зубы
скаляць яны:
«Германія, тчэм мы твой
саван магільны
З пракляццем патройным,
у злосці бяссільной
Мы тчэм, мы тчэм!»

Імкненне Гейне да зруйнавання старой і стварэння новай Германіі знайшло непераймальнае ўвасабленне ў паэме «Германія». Кожным радком гэтага твора вялікі паэт наносіць сакрушальны ўдар па раз'еднанай Германіі і рэакцыйнай палітыцы яе паноў. Лепшую будучыню сваёй родзімы ён бачыць у яе нацыянальным аб'еднанні і соцыяльнай перабудове на дэмакратичнай аснове.

Далейшае развіццё выдатнага таленту Гейне было ў значнай ступені абмежавана цяжкай хваробай, якая напаткала яго ў 1846 г. На працягу далейших дзесяці год ён быў літаральна прыкаваны да сваёй «матрацнай магілы». Аднак, калі ў 1848 г. выбухнулі рэвалюцыі ва Францыі, у Германіі і ў іншых краінах Еўропы, Гейне адгукнуўся на іх радам палымяных вершаў, праслаўляючы паўстаўшы народ, кляймуючы пагардай і насмешкай душыцеляў і катаў рэвалюцыі. («Аслы-выбаршчыкі», «Іван Беззямельны», «Міхель пасля сакавіка» і інш.).

На заклікі лютайскай рэвалюцыі ў Парыжы ён з болем усклікнуў: «Якое няшчасце перажываць такія рэвалюцыі ў маім стане! Я павінен быў бы паздараваць або памерці».

Яшчэ раз, перад блізкай смерцю, Гейне падараваў чалавецтву багаты па зместу і прыгожы па форме зборнік вершаў «Раманцэр». Памёр ён 17 лютага 1856 года ў Парыжы з цвёрдай надзеяй, што на яго труну будуць пакладзены не толькі ліра, але і меч, бо ён заўсёды быў «храбрым салдатам у вайне за шчасце чалавецтва».

Л. САГАРЭУ,
кандыдат філалагічных навук.

САНЕТ

[Мацеры Барбary Гейне]

Я галаву прывык насіць высока:
Па-свойму думаю і не дрыжу за слова;
Калі кароль паставіцца сурова —
Прад ім, напэўна, не маргну я вокам.

Але калі цябе люблю без меры,
Каля цябе нясмелы дух мой горды,
І ў сэрцы адклікаюцца акорды
Пяшчот, любві і шчасця, добрай веры.

Адкуль нясмеласць у мяне такая?
Ці мудрая душа твая святая,
Як з неба, гляні — ў сэрцы ўсё чытае!

Тады калоць пачне ўспамінаў джала,
Што праз мяне ты столькі гаравала,
А тваё сэрца так мяне кахала!

Пераклаў з нямецкай мовы
А. Вяржбоўскі

Няма дробягей у бату

С ПІЦЬ Кедравая вуліца. Густы пушысты снег заносіць тра туары, дарожныя каліяны, у белыя карункі апранае дрэвы.

У глыбокім сне жыхары двух павярховага інтэрната швейнай фабрыкі імя Валадарскага. Але вось адно з акон засвяцілася. Гэта прачнуся стараста пакоя № 26 энергічная, рухавая Каця Падчапілава. Дзяўчына хуценька апранулася, дастала з тумбачкі вялікую кастрюлю і пабегла на кухню. Добра, што ў пліце ўжо ярка гарэў агонь. Каця наліла ваду і паставіла кастрюлю на пліту.

— Паспее закіпець? — спытала апальшчыцу.

— Бадай паспее.

Каця вярнулася ў пакой. Шкада будзіць сябровак, але трэба спяшацца, бо стрэлкі гадзінніка няўмольна бягуць уперад.

У дзвёры зазірнула дзяўчына з суседняга пакоя:

— Колькі зараз будзе часу?
— Без пяці шэсць, — адказала Каця.

— Ну? — здзівілася дзяўчына. — Ледзь не праспалі. Як дрэнна, што ў пакоях няма гадзіннікаў.

Хвілін праз пятнаццаць ложкі былі прыбранны, падлога падмецена. Дзяўчата памыліся, апрануліся і селі за стол.

— Дзякуючы Каці мы сёння з чаем, — гаворылі сяброўкі.

— Дзякуючы дрывам, — жартавала Каця. — Сёння яны чамусьці хутка разгарэліся.

— І калі ўжо фабрычная адміністрацыя набудзе кіпяцільнік «Тытан»? Калі ўжо забяспечыць кожны пакой чайнікам? — заўважыла Ліда Стасюк.

І трэба сказаць, што гэтае «калі ўжо» некалькі год можна чуць у інтэрнаце. Шмат было абяцанак, а справа не кранулася з месца.

Вось і сёння дзяўчата пайшлі-б на работу без чаю. У фабрычнай сталовай зранку такі натоўп, што нічога не дабешся. А хутка 7 гадзін — пачатак змены.

Фабрычная сталовая не карыстаецца аўтарытэтам. Абеды не вельмі якасныя, і выбар страў не вялікі. Дома гатаваць і таней і смачней. Швейніцы наведваюць сталовую толькі тады, калі не справяцца закупіць прадукты або затрымаюцца на сходзе ці ў вытворчым гуртку.

Сёння суботні вечар. У кожнай свае задумы і планы. Адны збираюцца ў клуб металургічнага за-

вода (свайго клуба на фабрыцы няма), другія думаюць паглядзець новы фільм. Але наперад трэба памыць і развесіць бялізну, адпра саваць сукенку. У інтэрнацкай пральні людна. Праўда, месца хапае, але начовак толькі двое.

— Зоймем чаргу ля начовак, а тым часам папрасуем сукенкі, — прапануе сяброўкам Маня Сурганава.

Усе згаджаюцца. Прас у пакой ёсць, але няма разеткі. Трэба прыладзіцца да суседзяў, але і ў іх таксама прасуюць.

— Давядзецца пачакаць, — гаворыць Каця Падчапілава.

— Дык-жа спознімся ў кіно! — жаліцца Ліда Стасюк. — А збіраліся ісці ўсім пакоем.

— Калі не справімся, пойдзем на апошні сеанс, — суцяшае стараста.

Але пакуль дзяўчата дачакаліся сваёй чаргі ля начовак, пакуль адпра саваць сукенкі, позна было ісці і на апошні сеанс.

Нельга сказаць, што кіраўнікі прадпрыемства зусім не цікавяцца бытам работніц. Калі рамантаваўся інтэрнат, сюды часта заходзілі і дырэктар фабрыкі тав. Парнай і сакратар партарганізацыі тав. Сугака (яна-ж намеснік дырэктара па гаспадарчай частцы), і старшыня фабкома тав. Цыкунова. Пад іх наглядам рамонт прыйшоў добра. Чиста пабялілі ўсе пакоі, прывялі ў парадак вокны і дзвёры, назапасілі паліва, паслалі ў чырвоным кутку дывановыя дарожкі, нават адгарадзілі месца для спартыўнай

пляцоўкі. Абяцалі паклапаціца і аб кіпяцільніку, чайніках, начоўках і іншых рэчах, пра якія кожны год гаворыцца пры складанні калектыўнага дагавору. У сваіх абяцаннях не забылі і пра дарожкі ў кожным пакоі, і пра абажуры для лямп, і пра новыя лютэркі. Высыпалі мяшок абяцанак — і больш у інтэрнат ні нагой.

Работніц цікавіць добрая лекцыя, змястоўны даклад. Са справа здач выхавальніцы па інтэрнату тав. Казловай выходзіць, што іх прачытана багата. А ці так на справе? За апошні час лектары гаркома комсамола прачыталі тры лекцыі па аднаму і таму-ж тэксту, на адну і туую-ж тему: «Шлюб і сям'я ў соцывязностычным грамадстве». Першы раз лекцыю пра слухалі з цікавасцю, другі раз — з халадком, а ў трэці раз людзі пазахалі і толькі з далікатнасці да сядзелі да канца.

Цяпер, калі з гаркома комсамола паведамляюць, што ў інтэрнат прыдзе лектар, швейніцы палочаюцца:

— Няўжо зноў пра шлюб і сям'ю?

І шукаюць, дзе паблізу наладжваюцца танцы.

У інтэрнаце пражывае амаль 200 работніц. Якую-ж вялікую ролю ў іх выхаванні адыграла-б культурна-масавая работа, калі-б на фабрыцы паклапаціліся яе наладзіць. А зрабіць гэта не так ужо цяжка.

Я. ТАРАСАУ


г. Магілёў.

★

у Мінску пачаў працаць тэлевізійны цэнтр. Мінчане з цікавасцю глядзяць перадачы па тэлевізору. Тэлевізійную перадачу кінокарціны вядзе тэхнік комсамолка Тацияна Кааратава.

Фото
П. Нікіціна.

★



Незвычайная сружеда

П. РУНЕЦ

Быль

У нас была каза. Старая і вельмі рахманая. У маі яна нарадзіла двах белых, як снег, казлянят. Адно назвалі Бялянкай, другое — Сняжынкай.

Але на другі дзень каза раптоўна захварэла і прапала. Бацькі пачалі раіцца, што рабіць з казлянятамі.

— Іх трэба збыць, — сказаў тата.

— Шкада, — уздыхнула маці.

— А што будзеш рабіць з такімі малымі і слабымі?

Я падышоў да бацькоў і пачаў прасіць, каб пакінулі казлянят. У гэты час у пакой увайшла Мурка і жаласна замяўкала. За тыдзень да гэтага яна прынесла кацянят, але іх не захацелі гадаваць. І каторы ўжо дзень кошка хадзіла з пакоя ў пакой і шукала сваіх дзіцянят.

— Вось хто выгадуе казлянят, — паказаў я на Мурку.

— Дзі-вак! — бліснуў вачыма тата.

— А ты не злуйся, — лагодна сказала мама. — Я пагавару з суседзьмі. У іх таксама козы ёсць. Не можа быць, каб разам чаго не прыдумалі...

Пастаяўшы крыху, маці пайшла ў камору, прынесла адтуль скрынку з-пад яблыкаў, паклада ў яе казлянят і паставіла ў кутку на верандзе. Я сеў на табурэтку і пачаў назіраць за сіроткамі. Яны ляжалі, прытуліўшыся адно да аднаго, і вялікімі сумнымі вочкамі пазіралі на мяне, быццам чакалі ласкавага слова. Ад жалю ў мяне заныла ў грудзях, і я адбёў вочы. Неўзабаве з'явілася Мурка. Падняўшы хвост, стала цёрціся аб мае ногі. Пачуўшы мурлыканне, казляняткі навастрылі вушы і ціхеняк забляялі. Мурка зацікавілася і ўскочыла на край скрынкі. Убачыўшы казлянят, яна выпуспіла кіпцюры, рыхтуючыся да абароны. Але казляняткі ляжалі спакойна і не збираліся нападаць. Кошка, бачачы, што мае справу з мір-

Мал. Г. Віткоўскага

нымі жыхарамі, саскочыла ў скрынку, абнюхала іх, старанна аблізала і лягла побач. Гэта здзівіла і ўзрадавала мяне. Я заразжа пабег у хату і расказаў маме.

— Не можа быць, каб кошка лягла з казлянятамі, — развяла рукамі мама.

— Не верыш, паглядзі сама.

Мама сходзіла на кухню, наліла ў сподак малака і загадала накарміць казлянят. Я асцярожна паставіў малако пад самы іх нос, але яны нават не глянулі. Ніякія ўгаворы не дзейнічалі. Тады я пачаў торкаць пысамі ў сподак. Казлянаты махалі галовамі, чмыхалі і ўпарты супраціўляліся.

— Нічога, мусіць, з гэтага не выйдзе, — абыякава сказала мама.

— Пачакай, — запярэчыў я. — Дзе ты бачыла, каб такая малечча адразу ела. Я патрэнірую...

Я зноў пачаў тыцкаць мордачкамі ў малако, але казлянаты адварочвалі галовы, быццам перад імі было не малако, а нейкая атрутка. Іхня ўпартасць раззлавала мяне. «Каб трэснуў вас па карку, тады-б ведалі...», — уголос падумаў я і спахапіўся, бо мне зрабілася сорамна і сумна. Але, успомніўшы Мурку, я адразу павесялеў.

— Кіс, кіс! — паклікаў я.

У момант Мурка была ля мяне. Я паказаў на малако, і яна з прагнасцю пачала хлябтаць, раз-по-раз паглядаючи на казлянят. Тыя спачатку толькі ляпапілі вачыма. Урэшце іх адолела цікаласць, і яны пачалі прыглядзіцца, што робіць кошка. Бялянка не ўтрымалася ад спакусы, нагнулася і асцярожна лізнула языком. Малако ёй, відаць, спадалася, і яна лізнула яшчэ раз. Потым яшчэ... За ёю тое-ж самае зрабіла і Сняжынка.

Хутка яны пілі малако не горш за Мурку.

Кошка так пасябравала з казлянятамі, што ні на хвіліну іх не пакідала. Яна ела з аднаго сподак, прыгладжвала ім поўсьць, гуляла з імі, укладваючи ў гэты занятае усю сваю кацінью ласку і спрыт. Калі яна пачынала пяшчотна мурлыкаць, казлянаты натапырвалі вушы і ўважліва слухалі мурчыны песні.

У нас быў сабака Ціт. Мурка жыла з ім досьць мірна. Калі ён з'яўляўся на верандзе, зусім яго не зауважала.

МАМА, ПАЧЫТАЙ!



Цяпер-жа становішча рэзка змянілася: Мурка не падпускала яго не толькі да скрынкі, а і да веранды. Убачыўшы Ціту, настярожвалася і з сыканнем на яго паглядвалася, нібы кажучы: «Падыдзі толькі, атрымаеш на арэхі».

Прыкладна ў чэрвені казлянят пачалі выпускаць на вуліцу. Яны ахвотна скублі мяккую сакавітую траву, а Мурка прысаджвалася дзе-небудзь з боку і любавалася імі.


У адну з такіх папасак Мурка раптам занепакоілася і, агледзеўшыся навокал, непрыметна знікла. Хутка яна вярнулася, тримаючи ў зубах вялікую мыш «Мясная страва», як мы пасля назвалі ту мыш, не спадабалася казлянятам. Панюхаўшы, яны фыркнулі і адышліся преч. Гэта вельмі здзівіла і засмуціла клапатлівую Мурку. Яна села на заднія лапы і пакрыўдзана пазірала на няўдзячных казлянят.

Кошка шчыра любіла, старанна ахоўвала і аберагала сваіх выхаванцаў. Калі казлянаты пасвіліся, яна пільна сачыла за імі. Пакуль яны знаходзіліся блізка, Мурка трымалася спакойна. Як толькі адыходзілі ад яе або разбягаліся, пачынала хвалявацца: прыўзнімалася на заднія лапы, круціла галавой, бурчэла. Не вытрымаўшы, падбягала да іх і пачынала злёгку шлёпаць лапкай па мордачцы. Калі-ж гэта не дзейнічала, яна са злосцю хапала непаслухмянае казляння за шию, заварочвала яго і гнала да другога. Убачыўшы іх разам, садзілася на ранейшае месца і супаківалася.

Мурка недаверліва адносілася і да людзей. Калі паўз казлянят праходзіў незнаёмы чалавек, яна ўраз мянялася: поўсьць на ёй становілася дыбам, хвост падымалася трубой. Злосць так і пырскала з шэрых драпежных вачэй. У такую хвіліну яна гатова была кінуцца на любога, хто адважыўся-б крануць яе выхаванцаў.

Спачатку я наглядаў за казлянятамі, а потым кінуў, бо з гэтымі абавязкамі добра спраўлялася Мурка.

Неяк улетку Бялянку і Сняжынку выпуспілі на вуліцу папасвіцца. Быў цёплы бязветраны дзень, і казлянаты дружна скублі траву каля плота. Так яны дайшлі да суседніх варот. Параў-



наўшыся з імі, Бялянка нечакана падняла галаву, глянула ў адчыненую веснічку і смела выйшла ва двор. Мурка, вядома, не магла дапусціць такога свавольства. Дагнаўшы Бялянку, яна пачала заварочваць яе. Але тая чагосьці заўпарцілася. Мурка ўзлавалася і пачала дамагацца свайго. На ганку ляжаў суседскі сабака. Заўважыўшы на сваім дварэ валтузяніну, ён забрахай і кінуўся на няпрошаных гасцей. Калі ён наблізіўся да Бялянкі, Мурка злосна фыркнула, скокнула і ўчапілася яму ў вуха. Сабака трасянуў галавой, за скуголу і з усёй сілі паймаўся ў будку, пакідаючы на зямлі круглыя плямкі крыўі. Зашыўшыся ў куток, ён апасліва выглядаў адтуль і паціху віскатаў ад болю.

Тым часам раззлаваная Мурка падскочыла да Бялянкі і сярдзіта пляснула лапай па мордзе. Напалоханая нядаўнай сутычкай кошкі з сабакам Бялянка не стала супраціўляцца і пакінула чужы двор.



К канцу лета казлянты падраслі. Мурка зразумела, што ім не патрэбна апека. Гэтаму, відаць, спрыяла і тое, што казлянты, падросшы, рабілі ёй нямала турбот. Мы думалі, што кошка зусім на іх забылася.

Аднаго разу пад восень казлянты наеліся дрэнай травы і захварэлі. Яны нерухома ляжалі ў сваёй загарадцы і паціху стагналі. Міма праходзіла Мурка. Убачыўшы, у якім цяжкім становішчы знаходзяцца яе выхаванцы, яна засталася разам з імі нанач. Каля тыхдня кошка не адыходзіла ад іх ні на крок. І толькі калі яны зусім ачуялі, пакінула іх, цяпер ужо назаўсёды.

Так закончылася незвычайная дружба між нашай кошкай Муркай і двума казляняткамі.

ПАРАДЫ ЎРАЧА

Ангіна па частаце захворвання займае трэцяе месца пасля грыпу і вострага катару верхніх дыхальных шляхоў. Нават лёгкая форма ангіны адрывается ад работы не менш як на 4—7 дзён. Захворванне можа паўтарацца некалькі раз на працягу года і значна зніжаць працаздольнасць. Дрэнна лечаныя ангіны выклікаюць ускладненне ў выглядзе захворвання ў сэрца, суставаў, почак і нярэдка надоўга выводзяць чалавека са строю. Тому кожнаму трэба ведаць прычыны, якія выклікаюць ангіну, яе лячэнне і папярэджанне.

Ангіна звычайна пачынаецца востра. Першая яе прымета — пяршэнне і сухасць у горле. Неўзабаве з'яўляецца боль пры глытанні, спачатку з аднаго боку, а часам і з абодвух. Хворы скардзіцца на галаўны боль, слабасць, азноў. Ужо на другі дзень тэмпература хутка павышаецца, боль у горле ўзмацняецца. Пачынае выдзяляцца вялікая колькасць сліны. На шыі павялічваюцца лімфатичныя вузлы, вельмі балючыя пры прашчупванні.

Асноўная адзнака ангіны — запаленне нёбных міндалін, якое выклікае боль пры глытанні. На пачыранелых міндалінах з'яўляюцца белаватажоўтыя круглыя плямы-гнайничкі. Пры звычайнай ангіне яны ніколі не выходзяць за межы міндалін. Калі-ж налёты з'яўляюцца і на іншых участках слізістай абалонкі рота і глоткі, то гэта гаворыць аб іншым

захворванні. Пры паніженні ахоўнай функцыі арганізма стрэптакокі і іншыя мікробы, якія знаходзяцца і ў здаровага чалавека на міндалінах і ў роце, пачынаюць сваё шкоднае ўздзеянне на арганізм.

Што-ж знікае пры ангіне так званы імунітэт?

Часцей за ўсё ангінай захворываюць ад прастуды — піцця сырой вады, ужывання марожанага, халоднага піва на вуліцы. Пры прастудзе скарачаюцца крованосныя сасуды, якія нясуць кроў у нёбныя міндаліны. А пры такіх умовах лёгка ўзікае ангіна, асабліва ў людзей аслабленых. Часта ангіна суправаджаецца грыпам.

Пры катаральнай ангіне назираецца толькі пачыраненне і невялікае павелічэнне міндалін. Калі на міндалінах узікаюць круглай формы налёты, то можна гаварыць аб фалікулярнай ангіне, пры большых налётах — аб лакунарнай ангіне. Кожная з гэтых трох форм ангіны можа даваць ускладненні.

Захварэўшыя на ангіну павінны зварнуцца да ўрача, бо нярэдка яна з'яўляецца праўтай дыфтерыі, шкарлатыны, коклюшу і іншых інфекцыйных захворванняў.

Ангіну выклікаюць такія мікробы, як стрэптакокі і стафілакокі. Частыя ангіны бываюць у

асоб, якія хварэюць на хранічнае запаленне міндалін (танзіліт), хранічнае запаленне насавых пазух (гаймарыт), захворванне дзяснаў (гінгівіт). Недахоп вітамінаў і аднастайная ежа таксама садзейнічаюць узікненню ангіны.

Адным з ускладненняў з'яўляецца фігманозная або гнойная ангіна, пры якой утвараюцца нарываў вакол міндалін.

Неправільна лечаная ангіна можа выклікаць рэуматызм і запаленне почак. Паўторныя ангіны часта выклікаюць захворванне суставаў, сэрца, крованосных сасудаў. Вось чаму важна, каб хворага своечасова агледзеў урач.

Пры лячэнні ангін неабходна строга захоўваць пасцельны рэжым.

Харчаванне павінна быць рознастайным і лёгкім (цёплыя супы, катлеты, каша-размазня). Вельмі карысны гародніна, ягады, фрукты, чай з лімонам або лімонны сок з цукрам.

Горла трэба паласкаць не радзей аднаго разу ў гадзіну. Для паласкання ўжывай раствор марганцева-кіслага калія (да ружавай афарбоўкі), борнай кіслаты (1 чайная лыжка на шклянку вады), перакісу вадарода (1 сталовая лыжка на шклянку вады). Можна таксама паласкаць горла шалфеем або рамонкам (па адной сталовой лыжцы на шклянку

вады). На шыю класці (лепш за ўсё нанач) саграваючы кампрэс, вадзяны або гарэлачны.

З лякарстваў пры ангіне рэкамендуюцца белы стрэптацыд, пеніцылін у таблетках, якія трэба смактаць. Кожныя 4 гадзіны па таблетцы.

Ангіна — хвароба заразная, таму хворы павінен ляжаць у асobным пакоі або за шырмай. Вельмі важны для хворага светло і паветра (сонечныя прамені разбураюць мікробы). Пасуду для хворага неабходна кіпяціць. Адвесці асобы ручнік і насоўку. Для сплёўвання паставіць слоік або тазік з растворам марганцева-кіслага калія. Хворага нельга цалаваць і вітацца за руку.

Асабліва важна аберагаць дзяцей, бо яны больш успрымальны да ангіны, чым дарослыя.

На ангіну часцей хварэюць асобы, арганізм якіх дрэнна прыстасаваны да хуткіх змен тэмпературы. Вось чаму неабходна сістэмтычна загартоўваць арганізм, прычым тады, калі чалавек здаровы. Загартоўку пачынаць у цёплы час. Пасля абцірання ці аблівання вадой расціраць цела сухім ручніком. Водныя працэдуры рабіць раніцай пасля зарадкі. Калі яны выклікаюць азноў або слабасць, то зараз-жа спыніць іх і зварнуцца да ўрача. Карысны таксама сонечныя і паветраныя ванны. Не трэба насіць вельмі цёплае адзенне летам і хутацца зімой.

А. ЮФЕ

Унутраная будова Зямлі

НА працягу апошніх стагоддзяў чалавек даследаваў амаль усю паверхню сушки. Толькі ў Антарктыдзе засталіся белыя плямы, але і яны хутка будуть сцёрты з карты свету. Нязмерна менш мы ведаем аб унутранай будове нашай планеты; пытанне гэтае, бяспрэчна, належыць да найбольш складаных у навуцы.

Першым пазнаёміцца з унутранай будовай Зямлі, успомнім некоторыя даныя аб нашай планете.

Папяроначнік Зямлі, якая мае шарападобную форму, роўны 12 740 км, г. зн. ад паверхні да цэнтра зямнога шара ў сярэднім 6370 км. Зямля складаецца з некалькіх слоёў, або абалонак, як-бы ўкладзеных адна ў другую. З усіх бакоў наша планета акружана паветранай абалонкай *), якая мае таўшчыню, прыкладна, у 1000 км. Другая абалонка — вадзяная; гэта — акіяны, моры, рэкі, азёры, падземныя воды. Трэцяя, цвёрдая абалонка, на якой мы з вамі жывем, называецца зямной карой.

Як-же пабудавана ўнутраная частка зямнога шара? Гэтае пытанне цікавіла людзей з даўніх часоў.

Некалькі тысяч год таму назад, у старожытным Вавілоне, людзі верылі, што ўнутры Зямлі знаходзіцца душы памершых. Хрысціянскія царкоўнікі змяшчалі там і пекла.


У XVII і XVIII стагоддзях адны вучоныя лічылі, што ў цэнтры Зямлі — агонь, другія — вада. Многія (аж да нядайняга часу) меркавалі, што Зямля — распаленае, вадкае цела, пакрытае зандворку толькі тонкай цвёрдай карой. Сучасная навука мае рад да-кладных даных аб унутранай будове зямнога шара.

Калі-б мы з вамі пачалі спускацца ў глыбокую шахту, то адразу-ж пераканаліся-б, што тэмпература няспынна ўзрастает на тры градусы праз кожныя 100 метраў спуску. Ужо на глыбіні 1,5—2 км працаца цяжка, а на глыбіні 4 км — немагчыма: тэмпература падымаецца да 100—120°, г. зн. вышэй пункта кіпення вады.

Вучоныя падлічылі, што на глыбіні ў 100 км тэмпература дасягае саліднай лічбы — 1400°. Пры такой тэмпературе плавіцца чыгун. Аднак у далейшым рост тэм-

пературы запавольваецца, і вучоныя, па раду меркаванняў, лічаць, што ў цэнтры Зямлі тэмпература наўрад ці больш 3000—3500°.

Але і гэтая лічба ўнушальная: гарачыня ў З тисячы градусаў! Пры такой тэмпературе, здавалася-б, немінуча расплавіцца ўсе горныя пароды, і рэчыва ў глыбокіх слаях Зямлі павінна знаходзіцца ў вадкім стане. Гэтую думку, як быццам, пацвярджаюць і вывярженні вулканаў, калі з нет-



раў на паверхню Зямлі выліваецца распаленая лава з тэмпературай да 1200°.

Аднак справа выглядае інакш. Паколькі верхняя слой Зямлі націкаюць на ніжэйшыя, то ў глыбіні зямнога шара цік дасягае каласальных размераў. На ўзоруні акіяна цік паветра роўны 1 кг на см². Такі цік лічыцца нармальным. З падыманнем уверх цік падае, таму што слой паветра над намі танчэе. Па меры-ж руху ад паверхні ўглыб Зямлі цік рэзка ўзрастает. Гэта і зразумела: зверху-ж цісне ўсё большая зямная тоўшча. Ведаючы шчытнасць рэчыва і таўшчыню слоёў, вучоныя разлічылі цік на розных глыбінях. Ужо на глыбіні ў 250 км цік даходзіць да 100 000 кг/см², а ў цэнтры Зямлі дасягае больш 3 000 000 кг/см².

Іменна дзякуючы гэтаму велізарнаму ціку рэчыва ў глыбокіх частках Зямлі і не можа расплавіцца, нягледзячы на высокую тэмпературу. Пры вялікім ціку

патрабуеца і больш высокая тэмпература, каб рэчыва перайшло з цвёрдага ў вадкі стан, г. зн. распавілася.

Рэчыва ў глыбокіх слаях Зямлі ў выніку адначасовага дзеяння высокай тэмпературы і велізарнага ціку знаходзіцца ў асаблівым, пластычным стане.

Усім добра вядомы звычайны вар. Ударце па кавалку вару — ён разляціца на часткі, як цвёрдае цела. Калі-ж вы пакладзезе яго на стол, ён пачне вельмі павольна, непрыметна расцякацца, так што праз некалькі дзён вы не пазнаеце пакладзенага вамі кавалка вару. Чым больш нагрэты вар, тым хутчэй расцякаецца. Але ён расцякаецца — хоць вельмі павольна — і пры нізкай тэмпературе. Як бачым, вар мае ўласцівасці і цвёрдага і вадкага цела.

Акурат таксама і рэчыва ў глыбокіх слаях Зямлі валодае ўласцівасцямі і цвёрдых і вадкіх цел, знаходзіцца ў пластычным стане. Таму яно павольна, але няспынна перамяшчаецца.

Чаму-ж у такім разе на паверхню Зямлі пры вулканічных вывяржэннях выліваецца вадкая лава? Мы ўжо гаварылі, што велізарны рух перашкаджае пераходу рэчыва ў вадкі стан. Часам, аднак, у зямной кары ўтвараюцца трэшчыны, цік пад такой трэшчынай адразу-ж змяншаецца, рэчыва плавіцца і часам выліваецца на паверхню Зямлі: гэта і ёсць вывяржэнне вулкана.

Чаму-ж тэмпература ў глыбокіх слаях Зямлі такая высокая? Вучоныя мяркуюць, што некалькі мільярдаў год назад Зямля была халодным целам. Паступова наша планета разагравалася ў выніку выдзялення цяпла пры радыёактыўным распадзе. Радыёактыўныя элементы: уран, торый, ради — маюць цікавую ўласцівасць. З цягам часу яны — незалежна ад розных зневінных уздзеянняў — распадаюцца, выдзяляючы велізарную колькасць цяпла. У выніку выдзялення цяпла радиёактыўнымі элементамі і разаграваўся паступова зямны шар.

Натуральна ўзнікае пытанне: а ці не можа наша Зямля паступова расплавіцца? Аказваецца, не можа. Радыёактыўных рэчываў у зямной кары стала менш, найбольшы разагрэў яе ўжо прайшоў. У той-же час, аднак, нашу планету нельга лічыць і астываючай, паміраючай — да гэтага яшчэ вельмі далёка. Зямля існуе прыкладна 6—7 мільярдаў год і будзе існаваць яшчэ шмат мільярдаў год.

Пярайдзем цяпер да другога пытання. Усе ведаюць, што калі кінуць у ваду камень, то на ёму паверхні ўтвараюцца хвалі, якія расходзяцца ў розныя бакі. Хвалі

*) Звычайна называецца атмасферай ад грэчаскіх слоў: «атмас» (паветра) і «сфера» (шар). То-е-ж і водная абалонка — гідрасфера: «гідра» (вода) + «сфера».

ўзникаюць не толькі ў вадках, але і ў цвёрдых і ў газападобных целах. Так, у выніку землетрасення ў зямным шары распаўсюджваюцца хвалі, прычым — на велізарныя адлегласці. У 1940 г. у Румыніі было моцнае землетрасенне, якое адчуваляса (нават без дапамогі прыбораў) у Маскве, за 1300 км ад цэнтра землетрасення! Хвалі, якія ўзникаюць пры землетрасеннях, расходзяцца ва ўсе бакі, і вучоныя, вывучаючы хуткасць і напрамак іх распаўсюджвання, атрымліваюць каштоўнейшыя звесткі аб унутранай будове Зямлі. Хвалі гэтыя называюцца сейсмічнымі, ад грэчаскага слова «сейсмас» — землетрасенне.

Зямная карта вывучана лепш за іншыя слай Зямлі. Яна складзена знаёмымі нам горнымі пародамі. Верхняя частка яе складаецца з асадачных парод; гэта — пясчанікі, гліны, вапнякі. Затым ідзе слой граніту, глыбей — базальту.

Зараз навука ўжо мае правераныя даныя аб унутранай будове Зямлі. Частка іх прыведзена ў нашым артыкуле. Ужо вядомы прычыны землетрасення ў вывяржэння вулканаў, хоць прадказваць землетрасенне пакуль яшчэ не ўдаецца, гэта — справа будучага. І ў святле сучасных дасягненняў навукі ўсе казкі аб пекле і душах памершых здаюцца нам наўнымі і смешнымі.

Мы пазнаёміся толькі з некаторымі пытаннямі, звязанымі з унутранай будовай Зямлі. Калі хто з чытачоў зацікавіцца гэтай тэмай, то рэкамендуем прачытаць рад работ. Самым папулярным і прытым вельмі цікавым з'яўляецца артыкул В. Белаусава «Будова нашай планеты» (часопіс «Техніка — молодёжи» № 12 за 1953 г.). Шмат цікавага вы знайдзеце ў кнігах Ф. Д. Бублейніка «Будова і склад Зямлі» (М — 1953) і В. Белаусава «Сілы, якія змяняюць аблічча Зямлі».

I. ШЫШКІН,

правадзейны член Геаграфічнага таварыства Саюза ССР.

Карысныя парады



РАСОЛЬNIK Z ЦЯЛЯЧAI ГРУДЗІНКАI

Цялячую грудзінку прамыць халоднай вадой, пакласці ў кастрюлю, закрыць яе накрыўкай і паставіць на агонь. З закіпешага бульёну зняць пену. Пятрушку, сельдэрэй, моркву і цыбулю ачысціць, прамыць, нарэзаць саломкай, скласці ў другую кастрюлю з растопленым тлушчам, тушиць, зредку памешваючы. Салёныя агуркі ачысціць ад скуркі, разрезаць удоўж, насенне выбраць, нарэзаць упоперак тонкімі ромбікамі, пакласці ў кастрюлю з пасераваным карэннем, дадаць долькі ачышчанай бульбы, заліць усё гэта працэджаным бульёнам, дадаць 1—2 лаўровыя лісты, 5—6 гарошын перцу. За некалькі хвілін да гатоўнасці зліць у суп кіпячоны і працэджаны агурочны расол. Гатовую грудзінку падзяліць на порцы.

Пры падачы на стол у кожную глыбокую талерку з расольнікам пакласці па кавалачку грудзінкі, дадаць смятану

і пасыпаць дробна нарезаным зялёным кропам.

На 400 г цялячай грудзінкі — 2 салёныя агуркі, па 1 шт. морквы, сельдэрэю і пятрушкі, 1 галоўку цыбулі, 4—6 шт. бульбы, 2 столовыя лыжкі тлушчу, 4 столовыя лыжкі смятаны, 1 шклянку агурочнага расолу, 2—3 галінкі зялёнага крону; соль па смаку.

МЯСА, ТУШАНАЕ З КІСЛА-САЛОДКІМ СОУСАМ

Тлусты кавалак мякаці прамыць, зняць плеўку і сухажылле, разрэзаць на кавалкі, пасаліць, пасыпаць перцам, пакласці ў чыгунную пасуду. Зверху на мяса пакласці ачышчаныя і нарезаныя лустачкамі цыбулю і моркву, дадаць цукар, уліць 1 шклянку слабога воцату і $1\frac{1}{2}$ шклянкі бульёну, шчытна закрыць накрыўкай і тушиць у духоўцы 1— $1\frac{1}{2}$ гадзіны.

Затым уліць у мяса кісла-салодкі соус з чарнаслівам і працягваць тушиць яшчэ хвілін 40, да поўнай гатоўнасці (замест чарнасліву можна дадаць 1— $1\frac{1}{2}$ столовыя лыжкі таматпюре).

На гарнір рэкамендуецца падаць адварную бульбу.

На 500 г тлустай мякаці — 2 шт. морквы, 1 галоўку рэпчатай цыбулі, 1 шклянку воцату, 3—4 столовыя лыжкі цукру, 100 г чарнасліву (для соусу), перац і соль па смаку.


Догляд за нікеляванымі рэчамі

Многія гаспадыні для чысткі нікеляваных рэчаў (ложкі, веласіпеды, дзвірныя і аконныя ручкі, гадзіннікі, электрычныя чайнікі, самавары і г. д.) ужываюць мел, попел, розныя парашкі, нават наждачную паперу. Усе гэтыя рэчывы, хоць і мяккія на выгляд, усё-ж наносяць на нікеляваную паверхню драпіны. Паколькі нікеляваны слой вельмі тонкі, драпіны адкрываюць доступ паветру, а разам і вільгаці на метал (сталь, чыгун), з якога рэч зроблена, пасля чаго яна пакрываецца іржой і траціць свой выгляд.


Нікеляваныя рэчы (ложак, дзвірныя ручкі, гадзіннік, вуглы чамаданаў і інш.), якія знаходзяцца ў пакоі, трэба раз на тыдзень праціраць мяккім чыстым шматком матэрыі. Такія-ж, як пасуда, самавар, электрычны прас, чайнік, на якія часцей трапляе ўсялякі накіп, трэба працерці вільготным шматком. Калі вада накіпу не растворяе, то месца, якое не адціраецца, добра змазаць вазелінам або машынным маслам і працерці насуха мяккім шматком.

I. ГАРБАЧОУ,

слесар завода імя Варашылава,
горад Рэчыца.




Калі бабулі становяцца альпіністамі...



Малюнак-жарт Г. Грамыкі

ЧАЙНВОРД

Склад А. Палтаржыцкі



На перыметру і па акружыне: 1. Знак дзяржавы. 2. Агульная назва артылерыйскай зброй. 3. Камандзір. 4. Салат дзяржаўнага апалчэння. 5. Матрос, герой Севастопальскай абароны. 6. Месца вырабу і захавання зброй. 7. Паходная бальніца для ваеных. 8. Інструмент сапёра. 9. Сігнальны снарад. 10. Легендарны крэйсер. 11. Збудаванне для абароны. 12. Найбольшая вышыня пад'ёму лятальнага апарата. 13. Вайсковы галаўны ўбор. 14. Вайсковая гаспадарчая часць. 15. Адначасовы выстрал з некалькіх гармат. 16. Гавань. 17. Прыём паветранага бою. 18. Горад, дзе маладая Чырвоная Армія атрымала першую перамогу.

На радыусах (да цэнтра) і дугах: 3. Узброеная сілы краіны. 5. Дэталь у вінтоўцы. 7. Сродак пераправы. 9. Невялікае ўмацаванне. 11. Стаянка для самалётаў. 19. Воінскае званне. 20. Злучэнне баявых карабліў. 21. Дзяўчына-моладагвардзеец, Герой Совецкага Саюза. 22. Навучэнец ваеннай школы. 23. Совецкі авіяканструктар. 24. Канчатковая атака. 25. Адбіцё нападу. 26. Каманда. 27. Урачысты агляд войска. 28. Край шарэнгі, фронту.

ЯК РАЗГАДВАЕЦЦА СТАРОНКА «ВОЛЬНЫМ ЧАСАМ» (гл. часопіс № 1)

Дарагія чытачы! Хто з вас у часе адпачынку не захапляецца рознымі гульнямі і забавамі?

Пазнаёмімся бліжэй з малюнкамі, што былі змешчаны ў № 1 нашага часопіса за 1956 г. Малюнкі гэтыя маюць розныя назвы і абазначаюць розныя рэчы. Спынімся на рэбусах.

Рэбус — гэта адно слова альбо некалькі слоў, якія маюць пэўнае сэнсавае значэнне, выражанае ў выглядзе асобных або груповых малюнкаў.

Да кожнага малюнка рэбуса трэба падабраць адпаведную яму назну. Назвы ўсіх малюнкаў і літар, пастаўленых у рэбусе паміж малюнкамі, трэба напісаць на паперы разам, адну за другой, у тым парадку, у якім яны змешчаны ў рэбусе. Атрыманую лінію літар падзяліць на слова, не перастаўляючы і не прапускаючы літар. Калі малюнкі названы правільна, то заўсёды атрымаецца тое слова або фраза, якія былі загаданы ў рэбусе.

Заўвага: усе малюнкі рэбуса пры чытанні ставяцца ў назоўным склоне.

Для прыкладу рашым **РЭБУС, ЗМЕШЧАНЫ УНІЗЕ СТАРОНКІ.**

Першы малюнак. Пад малюнкам «ДУБ» стаяць лічбы 3, 2, 1. Гэта азначае, што спачатку чытаецца трэцяя літара назвы рэсунка, затым — другая, за ёю — першая. Літары чытаюцца ў парадку, указаным лічбамі. Пасля малюнка стаяць літары «ЗЬ». Яны дадаюцца да склада «БУД», атрымае «БУДЗЬ».

Другі малюнак. Над малюнкам «БАНКА» стаіць надпіс «Н=ЦЬ», прычым «Н» закрэслена. Значыць, трэба замест «Н» у слове «БАНКА» паставіць «ЦЬ», атрымаеца слова «БАЦЬКА». Сюды-ж таксама дапісваецца літара «М», якая стаіць пасля малюнка: «БАЦЬКАМ».

Трэці малюнак. Вусце ракі. Стрэлка паказвае напрамак яе. Над лініяй, якая абазначае раку, стаіць надпіс: «1=Н», дзе лічба «1» закрэслена, а пасля знака роўнасці стаіць літара «Н». Не цяжка здагадацца, што гэта рака «ЛЕНА». Значыць, трэба чытаць: «НЕНА».

Чацвёрты малюнак. Напісаны «МИР» і назва гэтаму надпісу: «СЛОВА», сюды-ж дапісваецца літара «Х». Трэба чытаць: «СЛОВАХ».

Пяты малюнак. Нотны стан з нотай «СОЛЬ». Над ім стаіць закрэсленая літара «С» і пасля знака роўнасці «Т». Трэба чытаць: «ТОЛЬ». Уніз пад нотным станам малюнак «КІТ», коска ззаду паказвае, што апошнюю літару трэба адкінць, будзе «КІ». Такім чынам гэтую группу малюнкаў (нота і кіт) трэба чытаць «ТОЛЬКІ».

Шосты малюнак — «ПАВУК» з закрэсленай літарай «К». Атрымае «ПАВУ». За ім ідзе малюнак «ЧАЙ», а разам трэба чытаць: «ПАВУЧАЙ».

Сёмы малюнак. Арыфметычнае дзеянне складанне, а мае назу «ПРЫКЛАД». Да прыкладу адносяцца літары «А» і «М». Трэба чытаць: «ПРЫКЛАДАМ». Цяпер уся лінія злітна напісаных літар будзе мець такі выгляд:

«БУДЗЬБАЦЬКАМНЕНАСЛОВАХТОЛЬКІПАВУЧАЙ-ПРЫКЛАДАМ».

Падзяліўшы іх па сэнсу, атрымае правільны адказ: «Будзь бацькам не на словах толькі, павучай прыкладам».

Словы А. Чэхава.

ДРУГІ РЭБУС. Рашаеца так, як і папярэдні. Адказ: «Разгадайце, калі ласка!

ЛІТАРАТУРНЫ ЛАБІРЫНТ (на дубовых лісцях) чытаеца ад склада да склада па лініях, якія ідуць у розных напрамках і знаходзяцца ў перапляценні са складамі. Тут узікае цяжкасць: знайсці пачатак у лабірынте. Пачаткам будзе літара «А» ў левай частцы лабірынта. Не адрываючы алоўка ад пачатковай літары «А» і не збіваючыся з праўльнага шляху, вы прачытаеце слова Н. Остроўскага:

«Адчуваі заўсёды родную глебу моцна пад ногамі, жыві з калектывам, памятай, што ён цябе выхаваў. Той дзень, калі ты адарвешся ад калектыва, будзе пачаткам канца».

ГАЛАВАЛОМКА (ходам шахматнага каня). Каб разгадаць гэтую галаваломку, трэба добра ведаць хады шахматнага каня. Узікае цяжкасць: знайсці адпраўную літару. Знайшоўшы правільна гэтае месца, вы прачытаеце слова, якія належаць А. М. Горкаму:

Пачатак бярэща з «У» ў верхній клетцы.

«У маладым соціялістычным свеце збіраецца энергія, якая зможа прымусіць пушкі не страліць, бамбазы не лятаць».

ГАЛАВАЛОМКА (што напісаны ў круге і каму належаць гэтыя слова):

Чытаеца даволі проста. Для гэтага трэба ўзяць у руку часопіс, дзе змешчана галаваломка, і на адлегласці ў 30 см ад вачэй пад вуглом у 30—45° глядзець на ўзаемна перпендыкулярныя лініі, якія вы бачыце ў круге. Выканаўшы праўльна гэтае ўказание, вы зможаце прачытаць: «ДЗЕЦІ — КВЕТКІ ЖЫЦЦЯ, ЛЮБІЦЕ IX». Належаць гэтыя слова А. М. Горкаму.

Е. ХАТЭНКА.

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная калегія: К. А. АБУШЭНКА, М. Н. БАРСТОК, Г. Л. ДАЗОРЦАВА, А. Н. ЗАХАРАВА, М. Ф. НІКІФАРАВА, Ф. А. НОВІКАВА, А. І. ФЕДАСЮК, В. І. ФІЛІПАВА.

АТ 01231

Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке. Издание ЦК КП Белоруссии.

Падпісана да друку 6/II 56 г.

Адрас рэдакцыі: Мінск. Праспект імя Сталіна. Дом друку. Пакой 23. Тэлефон 2-33-03.

Моды



Вузкая шарсцяная сукенка з доўгімі цэльна-кроенымі рукавамі. Каўнер-стойка і манжэты на рукавах падбіты жорсткім клятчатым шоўкам. З таго-ж шоўку зроблен і вялікі бант. Лінія засцежкі ліфа фігурная.

Зімовае паліто з футравым каўняром і поясам. Яно шчыльна прылягае па таліі і расшырана кнізу. Шырокія рукавы сцягнуты хлясцікамі. У рэльефах полачак размешчаны кішэні з фігурнымі лісцікамі. Яны прышпіляюцца на гузікі. На спінцы закладзена сустрэчная складка.

Сукенка з каліровага маракена з укарочаным спераду мяккім ліфам. Спадніца з высокім карсажам, кнізу расклёшаная. Светлая шаўковая хустачка ў гарошак і та-кога-ж колеру аздобная строчка асвяжаюць сукенку.

Сукенка-касцюм з цёмнай шарсцянай тканины. Прамы, злёгку прыталены жакет, тыпу джэмпера, зашпільваецца спераду на «маланку». Поўдоўгія рукавы выкраены па форме рэглан. Каўнер, манжэты і клапаны кішняў аздоблены строчкай.

Шарсцяная сукенка пакрою «поўсонца» для дзяўчынкі.



3



5



8000000 198 1229

